



# Первоная звязда

Выдаецца  
з 1943 г.

кошт у розніцу  
500 рублёў

23

ліпеня

2010

пятніца

№ 58

(8534)

## 25 июля - День пожарной службы



ловека личного состава, 3 караула, а само здание располагалось по нынешней улице Первомайской. Организатором ее был Антон Аксентьевич Дорогокупец.

С 1941 по 1944 годы в связи с оккупацией района деятельность пожарной команды прекратилась. После окончания войны Антон Аксентьевич вернулся в Иваново и до 1971 года работал в пожарной охране, на пенсию ушел с должности начальника караула. Через месяц после освобождения района от немецко-

спублики Беларусь» военизированная пожарная служба выделена из состава Министерства внутренних дел и присоединена к Министерству по чрезвычайным ситуациям. С 2002 года военизированная пожарная служба района переименована в районный отдел по чрезвычайным ситуациям, который непосредственно подчиняется Брестскому областному управлению МЧС Республики Беларусь. А 24 декабря 2005 года открыто новое административное здание и гаражи после реконструкции пожарного депо...

Жизнь, между тем, продолжается. В настоящее время коллектив возглавляет Александр Николаевич Качула. За первую половину 2010 года на 38 произошедших пожарах спасено 5

ства, прежде всего, воспитываются в нынешних сотрудниках районного отдела по ЧС, - подчеркивает Александр Николаевич.

Немало добрых слов мы услышали об огнеборцах, ведь профессия пожарного, как утверждают социологи, признана одной из самых опасных. Невзирая на это, на службу с удовольствием приходят образованные квалифицированные молодые кадры, которые должны иметь, ко всему, и крепкое



# Им покоряется стихия

По-прежнему восхищает современное здание районного отдела по чрезвычайным ситуациям, в котором созданы все условия для плодотворной работы сотрудников, укрепления физического здоровья, занятий спортом, а также просто для отдыха.

Наш собеседник - заместитель начальника районного отдела по ЧС Виктор Васильевич Павлюкович с радостью рассказал, что теперь, имея такую солидную базу, в планах коллектива - создание своего музея.

В собранных материалах будут зафиксированы события давно минувших дней. Оказывается, уже в 1939 году была организована пожарная команда НКВД в городе Иваново на конном ходу, в состав которой входили 10 че-

фашистских захватчиков вновь организована пожарная команда с прежним по численности штатом и вооружением...

В 1959 году получили две современные на то время автомашины ПМГ-1 и ПМГ-6, а в 1961 году построено пожарное депо по улице Карла Маркса. В 1992 году произошло объединение профессиональной пожарной части с отделением государственного пожарного надзора. А в 1993 году часть преобразована в военизированную пожарную часть в составе Министерства внутренних дел Республики Беларусь. Указом Президента Республики Беларусь от 11 сентября 1998 года №442 «О реорганизации Министерства по чрезвычайным ситуациям Ре-

человек, 206 голов скота, защищено от огня 73 строения, 30 тонн кормов, 11 единиц техники и материальных ценностей на сумму более 2,5 миллиарда рублей. В настоящее время в отделе трудится 68 человек, из которых 8 - возрастом до 25 лет, 13 - до 30, 30 - от 30 до 37 лет.

- Учитывая специфику профессии пожарного, каждый сотрудник должен поддерживать себя в хорошей спортивной форме, быть всегда морально готовым броситься в бой с огнем, забывая об опасности стихии и побеждая ее. В этом единоробстве нет компромиссов. С яростной силой огненной стихии могут соперничать только сила духа, бесстрашие и самоотверженность. Именно такие каче-

здоровье. Таковыми являются, к примеру, братья Климовичи. С 2003 года служит здесь Андрей Леонидович, окончивший Минский командно-инженерный институт МЧС. Сейчас он - командир отделения пожарной аварийно-спасательной части. Его младший брат Сергей, пожарный аварийно-спасательной части, пришел в коллектив после окончания Брестского государственного университета. В минувшем году он признан лучшим пожарным-спасателем Брестского областного управления. Братья Климовичи, к слову, серьезно увлекаются спортом. Сергей является кандидатом в мастера спорта по рукопашному бою, членом сборной области, а Андрей - призер областных со-

ревнований по гиревому спорту и рукопашному бою.

В беседе с нами братья Климовичи очень сдержанно рассказывают о себе, но с удовольствием повествуют о своих друзьях-товарищах. А это диспетчер центра оперативного управления Павел Иванович Водниц, начальник пожарного аварийно-спасательного поста Александр Васильевич Шиш, заместитель начальника отдела по оперативно-тактической работе Сергей Иванович Шепелевич, начальник караула Андрей Сергеевич Туцкий и многие другие.

**Надежда КУХАРЧУК.**  
**НА СНИМКАХ:** начальник районного отдела по чрезвычайным ситуациям Александр Николаевич Качула; братья Андрей и Сергей Климовичи. Фото Валерия МИХАЛЬЧУКА.

## Доска Почета

Рассмотрев итоги соревнования среди сельскохозяйственных организаций, экипажей зерноуборочных комбайнов, водителей транспортных средств, машинистов зерноочистительно-сушильных комплексов, занятых на уборке зерновых и зернобобовых культур по состоянию на 20 июля 2010 года и в соответствии с решением райисполкома от 13.04.2009 года № 304 «Об организации ежегодных районных соревнований за достижение высоких показателей на уборке урожая зерновых и зернобобовых культур, заготовке травяных кормов и производстве животноводческой продукции», управление сельского хозяйства и продовольствия Ивановского райисполкома и президиум райкома профсоюза работников агропромышленного комплекса постановили

### признать победителями соревнования:

- ✓ машиниста комбайна «КЗС-1218» **КИВЧУНА Виктора Васильевича** из СПК «Машеровский», который убрал 165 гектаров и намолотил 375,6 тонны зерна;
- ✓ машиниста комбайна «КЗС-1218» **ШКАБАНУ Виктора Алексеевича** из СПК «Заря-Агро», который убрал 110 гектаров и намолотил 367,0 тонн зерна;
- ✓ машиниста комбайна «Джон-Дир» **ФИЛИНОВИЧА Анатолия Ивановича** из СПК «Агро-Мотоль», который убрал 94,4 гектара и намолотил 306 тонн зерна.
- ✓ водителя **ШКАБАНУ Виктора Сергеевича** из СПК «Заря-Агро», который автомашиной ГАЗ-53 перевез 51,2 тонны зерна на одну тонну грузоподъемности транспортного средства;
- ✓ водителя **КОЛОШУКА Василия Георгиевича** из СПК «Машеровский», который автомашиной МАЗ-555102 перевез 50,9 тонны зерна на одну тонну грузоподъемности транспортного средства.
- ✓ старшего машиниста СЗШМ-300/88/22 **ПТАШИЦА Юрия Владимировича** из СПК «Агро-Мотоль», который высушил 837 тонн зерна.

*Поздравляем!*

## Ячмень уродил на славу

### ✓ Полевые работы

Совсем недавно СПК «Ляховичи» стало подразделением ОАО «Белослод» и называется теперь «Частное сельскохозяйственное унитарное предприятие «Ляховичское-Агро». Но от этого динамика развития бывшего кооператива не поменялась, не зря же он в прошлом году вошел в сотню лучших в республике по экономической эффективности, хотя специализироваться теперь будет на выращивании пивоваренного ячменя, как сырья для головного предприятия. Уборка этой культуры стала основной заботой местных земледельцев. И она ведется очень оперативно. Агрономическая и механизаторская службы поработали профессионально: с каждого гектара собирают почти по 56 центнеров зерна.

Качество его, как показали анализы лаборатории Дрогичинского комбикормового завода, первосортное.

Работают на жатве все шесть комбайнов. На пяти из них заняты экипажи в составе Ивана и Александра Сидорчуков, Николая и Александра Ярмоцей, Виктора Прибыщука и Олега Теребея, Александра Курышкина и Андрея Кухарчука, Николая Сечкалова и Юрия Замойского. Виталий Реентович на комбайне КЗС-12 молотит различные культуры самостоятельно.

На отвозке урожая заняты, в основном, водители МАЗов:

Анатолий Теребей, Павел Прибыщук, Сергей Жидко и Василий Сахарчук.

Объемы жатвы в ЧСУП «Ляховичское-Агро» приличные: в самые сжатые сроки придется убрать зерновые, зернобобовые, гречку и другие культуры с площади почти 1100 гектаров. Но с задачей земледельцы справятся. Ведь заняты на уборочной самые лучшие люди, а для доработки хлебов восстановлен даже старенький сушильный комплекс КЗС-25.

**Василий ЖУШМА.**

**НА СНИМКАХ:** В. Реентович, А. Сидорчук, А. Курышкин и А. Кухарчук.

Фото Валерия МИХАЛЬЧУКА.



# Для себя - своими руками



**Вот уже десять лет во время каникул многие старшеклассники Ивановщины имеют прекрасную возможность не только хорошо отдохнуть, но и поучаствовать в подготовке родных школ к новому учебному году.**

Нынешним летом управление по труду, занятости и социальной защите населения такой шанс предоставило 160-ти ребятам в восьми учреждениях образования района: четырех городских школах, а также Одржинской и Стрельнянской СОШ, Горбахской БОШ и учебном центре райсельхозпрода.

- На реализацию этого проекта выделено 45,2 миллиона рублей, - рассказывает главный специалист управления Елена Николаевна Голяк. - И школы, почувствовав на практике выгоду такого сотрудничества с нами, с удовольствием идут на контакт. Если, скажем, в минувший сезон было задействовано 148 ребят из 5 школ, то теперь, как видите, выросло и количество детей, и больше учебных учреждений охвачено. Нас это радует.

Из беседы мы узнали, что самой активной и производительной в этом плане является СОШ №3 г. Иванова, поэтому и посетили названное учебное заведение.

В лучах летнего солнца всеми цветами радуги сияла большая спортивная площадка. Старшеклассники завершили покраску спортивных сооружений и, похоже, были довольны работой.

- Конечно, приятно чувствовать свой вклад в общее дело. На глазах всё преобразилось, - с восхищением говорит девятиклассник Александр Салейчук.

- Ведь уже в начале учебного года мы и наши друзья сами же придем сюда, чтобы заняться физкультурой и спортом, - дополняет его Дмитрий Сидорович, фотография которого украшает стенд «Лучшие спортсмены школы».

Рядом с ними также старательно занимались покра-

## Летняя трудовая четверть

ской металлических перекладин восьмиклассники Максим Зиновик, Женя Михович, Володя Иванов...

Здесь же оказались преподаватели Алексей Леонидович Цвикиевич и ответственный за деятельность всей ремонтной бригады Василий Васильевич Стрелков.

- В нашу бригаду входят 35 человек, в основном это восьмиклассники и девятиклассники, которые не боятся физического труда и с удовольствием работают на подготовке школы к учебному году, - рассказывает Василий Васильевич. - Заняты дети по 4 часа в день, а дневная оплата составляет 10000 рублей. Это значит, что за 18 дней такой практики ребята заработают под 200 тысяч.

В просторном спортивном зале школы также производилась покраска пола в соответствии с разметкой. Наблюдаем за быстрыми, уверенными движениями Инны Довжик, Сюзанны Павлюковец, Анастасии Супрун и Александры Мироновой, для которых работа с красками совсем не в тягость. Тем более, что дело близится к финишу.

Девятикласснице Ольге Горчак доверили оклеивать новыми обоями стены одного из классов. Девочка не растерялась, ведь рядом хорошие наставники, опытные техработники школы Анна Павловна Трушко и Наталья Дмитриевна Сеглюк.

- Мы довольны сотрудничеством с управлением по труду, занятости и социальной защите, - улыбается в сторону Елены Николаевны Голяк заведующая хозяйственной частью школы Валентина Саввична Шпаковская. - Насколько знаю, наша школа одной из первых в районе опробовала это дело. Полагаю, что и впредь будем среди лидеров.

Наверное, так оно и будет, потому что в этом учебном учреждении работают инициативные люди, умеющие не только своевременно поддерживать начинание, но и достойно внедрить его в практику.

Надежда КУХАРЧУК.

**НА СНИМКАХ:** старшеклассники СОШ №3 за работой.

Фото Валерия МИХАЛЬЧУКА.



(Працяг. Пачатак у №№ 56; 57)

У хаце расейваўся ранішні змрок. Дзверы былі нізкаватыя, і Марозаў нагнуўся, схіліў галаву. Некалькі жанчын вялі паміж сабою нетаропкую гамонку - з уздыхамі, усхліпамі. Забачыўшы пракурора, хуценька падняліся з услончыка, што стаяў ля сцяны побач са сталом, і прыселі толькі пасля таго, як Марозаў прымасціўся на табурэтцы. Маўчалі жанчыны, маўчаў і Марозаў. Танюсенькая нітакча даверу ці недаверу вілася паміж людзьмі, якія яшчэ не ведалі, што будзе напрыканцы: ці абарвецца нешта, ці нешта вытчацца.

Адна з жанчын, ці не самая старэйшая, уздыхнула:

- Што ж, так і будзем прыглядацца, пакуль карова ў хляве замычыць, на пашу папрасіцца...

Марозаў усміхнуўся:

- Сяджу, чакаю. Хачу даведацца, чаго паклікалі.

- Людзі гавораць, маўляў, хто добраахвотна з лесу выйдзе ды пойдзе на фронт, таго караць не будзеце?

- Правільна гавораць.

- Некаторыя думаюць, што лепей у турме пасядзець, чым на фронце загінуць. У турме яшчэ можна выжыць, а заходнікаў дык адразу на нямецкія кулямёты пагоняць...

- Гэта калі да турмы справа дойдзе, - нахмурыўся Марозаў. - Зараз дзейнічаюць законы ваеннага часу. Немца мы адолеем - з вашымі мужыкамі ці без іх. Наша армія ўжо ў Польшчы, пад Кенігсбергам. Год ці паўгода - і да Германіі дабярэмся. А тых, хто ў лесе, будзем лавіць. Без страляніны, майце на ўвазе, не абызцецца. Думаю, у такіх варунках самае лепшае - быць з уладаю разам. Калі б яна людзям не давярала, то я за гэтым сталом цяпер не сядзеў бы.

- Мо яно і так. Ці пане пракурор перакусіць што? Яечню згатуем, ёсць бульба, рассыпчатая... Які мяркуеце, пане пракурор?

- Можна і перакусіць.

- Ну вось і добра, тады, Ма-

Мікалай Елянеўскі

## Кротаўская трагедыя

Дакументальны нарыс

рылька, сцялі абрус ды накрывай на стол, - старэйшая з жанчын, якая вяла размову, паднялася, - а я хуценька к сабе збегаю.

Вярнулася не адна. Першымі ў хату, ваўкавата азіраючыся, увайшлі некалькі стомленых з выгляду, няголеных мужыкоў, моўчкі прыселі. Жанчыны працягвалі стаяць. І зноў павісла напружаная цішыня. Біліся ў шыбы ранішнія мужі. На двары кохкаў певень.

- Кабура пустая, ці мо наганам страшыць будзеце?

- Пустая, - Марозаў пастукаў па кабуры.

- Га, бач ты, пракурор і без аружжа. Але не пра тое гаворка. Яны тут у адзін голас запэўнілі, - мужчына кінуў на жанчын, - што вам можна верыць.

- Галоўнае, каб вы паверылі.

- А не паверым, тады што? Нас столькі разоў падманвалі.

- Гэта вы самі думайце. У лесе жыццё не выседзіш. Спецыяльна прыехаў да вас, каб пагтарыць. Жанчынам гаварыў і вам скажу: і без вас немца адолеем. Гэта не сорок першы. І што тады, хлопцы? Вядома, можна і на фронце загінуць. Я сам колькі разоў смерці ў твар глядзеў. Гэтыя ордэны - пацвярджэнне. Мне ў вобласці казалі, што сярод вас, дзедэраў, ёсць разумныя людзі, якім можна давесці, што ўлада нікога крываўдзіць не збіраецца. Калі, вядома, рукі не запэцканы крываёю.

- Але ж крываўдзіла? У трыццаць дзевятым ды саракавым.

- Можна, што і было, я за тое не ў адказе. Прыйдзе час, і ўсё стане на сваё месца, а зараз ваша месца на фронце. Дзеля сябе, дзеля дзяцей. Так што добра думайце, хлопцы.

- Мы ўжо падумалі, калі на сустрэчу ішлі, - дзядзька лясную моцнаю даланею па стале. - Колькі часу на зборы?

- Да абеду. У абед чакаю каля сельсавета. Згодны? Вось і добра. Я пайшоў, а вы садзіцеся да стала, вунь якую патэльно яечні вам прыгатавалі, ды яшчэ з бульбаю, - Марозаў усміхнуўся. У вокны цякло святло новага дня.

К абеду ля сельсавета сабралася шмат народу. Столькі, колькі сяло не бачыла з даваеннага часу. Жанчыны, дзеці, мужыкі і юнакі з мяшкамі за спіною. Некаторыя прынеслі з сабою вінтоўкі, нямецкія аўтаматы, нават гранаты, і здавалі іх радавому Базылевічу, які ўсё старанна перапісваў і складаў у сельсавецце. Сам Базылевіч, чалавек у гадах, прызваўся аднекуль з Гомельскай вобласці, быў з каменданцкага ўзвода. Салдат, якога куды ні пашлі, зробіць усё сумленна.

Людзі прыходзілі нават з навакольных вёсак. Лазарчук толькі ўсхвалявана круціў галавою:

- Паверыў вам народ, таварыш пракурор, паверыў. Бачу нават тых, наконт каго вельмі сумняваюся.

- А сумнявацца не патрэбна. Чужых тут няма. Рабі спіс. Гэта для ваенкамата. Сем'ям франтавікоў дзяржава будзе аказваць дапамогу, і мы павінны мець парадак. Пішы пад кальку. Мне адзін экзэмпляр дасі, ды для ваенкамата.

Ніколі яшчэ так лагодна не было ў Марозава на душы, як цяпер. Базылевіч толькі рукамі разводзіў:

- Тэлефануйце ў раён, таварыш пракурор, няхай падмогу для аховы прысылаюць. Цяпер вы дакладна ордэн атрымаеце.

## Вайна пасля вайны: невядомыя старонкі

яшчэ ўсё ў роздуме. Маўляў, калі вас пад кулямёт не паставяць, дык і мы выйдзем.

Пакуль сабраліся, развіталіся, дык час прайшоў, сонца на вечар схілілася. Лазарчук занепакоіўся:

- Да цемнаты ў Малоткавічы не дойдзем.

- Дойдзем! Вы са мною? Добра, тады заклайце на пастраенне, і наперад.

Марозаў аглядзеў калону. Многія з мужыкоў былі нападлітку. Некаторых амаль пад рукі падтрымлівалі. Вось і ідзі з такімі.

- Таварышы салдаты! - ён так і сказаў: "Таварышы салдаты!" Гучна, быццам скамандаваў свайму ўзводу там, пад Сталінградам. І плошча раптам прыціхла. Нават тыя, хто хістаўся, расправілі плечы.

- Таварышы салдаты, слухайце маю каманду! Рэчмышкі пакласці ў машыну. У Малоткавічах забярэце. Так, добра. А цяпер, напра-ва! За мной шагам марш!

(Працяг будзе)



Малюнак Кацярыны Крейдзіч.

# Днепрабужжа

Адрыжын, Махро, Рудск, Снітава, Бродніца, Крытышын, Гарбах...

## НАВІНЫ РЕГІЁНА

### Вулька-Махроўская маладзее

Больш за трынаццаць мільёнаў рублёў выдаткаваў з бюджэту раённы цэнтр занятасці насельніцтва на добраўпарадкаванне Махроўскага сельсавета. Прыведзены ў парадак і абгароджаны могілкі ў вёсцы Махро. Тут выдалены нават дрэвы, якія ў выпадку шквальных вятроў маглі ўпасці і пашкодзіць помнікі і пахаванні, упарадкаваны магільныя загінуўшыя ад рук фашысцкіх акупантаў мірных жыхароў і партызан, знакамітага мастака Анатоля Паўлавіча Рубановіча і яго жонкі.

Прыняты меры па добраўпарадкаванню галоўнай вуліцы вёскі Вулька-Махроўская. Закінутыя былымі ўладальнікамі і запушчаныя сядзібы ачышчаюцца ад зараснікаў бэзу і акацыі, агароджваюцца ад асфальтавых трас Іванава-Любяшоў і Вулька-санаторый «Алеся».

Занятак і нармальную аплату за працу на гэтых аб'ектах знайшлі беспрацоўныя навакольных вёсак.

В. АЗЁРНЫ.

### Вёскі прыхарошваюцца

Нягледзячы на тое, што населеныя пункты Махроўскага сельсавета не з'яўляюцца аграгарадкамі, тут шмат увагі ўдзяляецца пытанням добраўпарадкавання. Для правядзення работ задзейнічаны шэсць чалавек ад раённага Цэнтра занятасці. Рабочыя займаюцца ўстаноўкай новай бетоннай агароджы вакол могілак. З дапамогай КУП «Пышчаўскае» там спілавана 60 метраў кубічных дрэў і кустарнікавай расліннасці. У вёсках Махро, Хамічава, Вулька таксама вядзецца рамонт старой агароджы ля пустуючых двароў або ля прысядзібных участкаў адзінокапражываючых грамадзян (ужо адрамантавана больш чым 800 метраў).

У працэсе добраўпарадкавання задзейнічаны таксама рабочыя «Іванаўскага ПМС», ААТ «Баравіца».

Работнікамі ДРБУ-139 праведзены капітальны рамонт дарогі Махро-Адрыжын.

### Пагранічнікі перасяляюцца

Адміністрацыйны будынак Іванаўскага аддзела пагранічнай службы збіраецца пераехаць з райцэнтра ў Махро, дзе ў будынку сельвыканкама зараз праводзіцца рамонт памяшканняў. Афіцыйна адміністрацыя пагранічнай службы планавала працаваць тут з 22 ліпеня.

### Сельсавет набывае новае аблічча

У Гарбахскім сельсавеце шмат увагі надаецца пытанням добраўпарадкавання. Вёска Гарбаха квітнее і прыгажэе год ад году. На сённяшні час распачаты дзеянні па добраўпарадкаванні чатырох аб'ектаў. Адзін з іх – парк імя нашага слаўтага земляка Напалеона Орды. Ён быў праарэджаны: ссечаны дрэвы са скрыўленымі стваламі, знішчана непатрэбная дробная кустарнікавая расліннасць. Таксама была ўстаноўлена бетонная агароджа з боку цэнтральнай вуліцы вёскі. Яе фарбаваннем займаюцца работнікі Цэнтра занятасці Іванаўскага раёна.

Набывае сучасны выгляд тэрыторыя каля дзіцячага садка. Туды завезены чарназём, разбіты тры кветнікі. У хуткім часе маленькія наведвальнікі дашкольнай установы і іх бацькі змогуць атрымліваць эстэтычную асалоду ад сузірання кветкавай прыгажосці.

Вуліца Савецкая вёскі таксама прыгажэе. Да свята Перамогі там быў зроблены капітальны рамонт помніка загінуўшым у гады Вялікай Айчыннай вайны воінам-землякам, для правядзення гэтых работ былі запрошаны работнікі ўнітарнага прадпрыемства «СПМК -7». У ААТ «Еўракамень» заказана новая мармуровая пліта з прозвішчамі загінуўшых і вядзецца добраўпарадкаванне тэрыторыі ля помніка тратуарнай пліткай.

У перспектыве плануецца акультурванне могілак.

Ірына САЛОМКА.



Подсобным хозяйствам - повышенное внимание

### Неожиданный сюрприз

Этот жаркий июльский день стал для семьи настоящим праздником. Незапланированным, но таким прекрасным. Накануне был телефонный разговор с председателем районного Совета депутатов, председателем районной организации Белорусского союза женщин Светланой Ивановной Моисейчик. Она же и сообщила хозяйке многодетной семьи, что в гости к ним приедет начальник сырьевоего отдела ОАО «Березовский сыродельный комбинат» Владимир Юлианович Каленик с неожиданным сюрпризом.

С самого утра к встрече с высоким гостем готовились. Как и полагается, собрались близкие люди: мама Светланы – Нина Лукашевна Валько, родная сестра – Екатерина Георгиевна, работающая воспитателем в сельском детском садике, сын Михаил с женой Аленой, младшенькие доченьки...

Хозяйка семьи очень сожалела, что

## Держите коровок? Получите доильный аппарат!

### На Солнечной - у Светланы...

Встретившиеся на сельской улице женщины подсказали сразу несколько путей-дорог к усадьбе Светланы Георгиевны Розумец. Проезжая по Солнечной в деревне Яечковичи, мы безошибочно угадали - вот ее большой дом на окраине. Такой же ухоженный просторный двор, где рачительные хозяева Сергей Семенович и Светлана Георгиевна, как говорят, для каждой вещи определили свое место.

Рядом с домом расположилась богатая кладовая, с обратной стороны манит к себе настоящая русская банька и душевая. Как же без них труженику села? Далее - до десятка различных хозяйственных строений, около которых уверенно заняли свое место самодельный трактор с прицепом, сенокосилка немецкого производства, механизированные грабли для уборки сена... А в планах хозяев - приобретение трактора с плугами, прочего сельхозинвентаря, ведь семья обрабатывает более двух гектаров земли. В конце двора - огромный стог душистого сена.

- Мы уже заготовили кормов на четыре коровы, теперь на пятую стараемся, - улыбается хозяйка. - Правда, пятой у нас пока нет. Как и полагается, у каждого животного своя кличка: Буренка, Умница, Лыса и Роза. Умницу подарила нам свекровь, а Лысу - моя мама. Буренку и Розу сами покупали. Кроме того, у нас четверо взрослых свиной, куры, утки. В общем, не только сами себя достойно содержим, но и государству продаем молоко, с родственниками да сельчанами делимся.

### Жизнь прожить - не поле перейти

Нам удалось приехать немного раньше других гостей, поэтому появилась возможность побеседовать с хозяйкой дома, что называется, по душам. Не всегда было так светло и радостно на душе у Светланы. Совсем не простая ее женская судьба. Вышла замуж, один за другим посыпались детки. Развернули строительство собственного гнездышка, после чего с радостью и облегчением вошли в новый дом.

И вдруг - страшная трагедия. На глазах у Светланы утонул молодой муж - хозяин, надежда и опора в жизни, отец двоих маленьких детей. Не пересказать словами, сколько пришлось пережить, пропустить слез через свое израненное сердце. В подобных ситуациях, говорят,

сильные становятся еще сильнее, но таких немного. Чаще всего люди «ломаются», катятся по наклонной. Жизнь для таковых теряет весь смысл и интерес.

- Теперь понимаю, что только Бог помог мне тогда выстоять, и я выдержала те невероятные испытания, - вспоминает женщина. - Главное, пусть даже в слезах и унынии, но жизнь для меня продолжалась, я крепко держалась за нее ради малолетних кровинушек. Они стали для меня лучшим лекарством и утешением.

Собеседница тяжело вздохнула:

- Все пережитое оставило на мне отпечаток. Поэтому, когда интерес к семье вдруг проявил такой же бедовый, с искаленной судьбой, несложившимся первым браком Сергей, что-то распахнулось в моем сердце. Понимала, что он, как говорят, не подарок, но ведь и я в особом положении перед обществом. Вместе, поддерживая друг друга, обадривая словом и делом, залечивали свои раны, оживали для новой жизни.

### Смех детей - самая веселая музыка планеты

Самое большое благословение для семьи - это дети. Теперь у Светланы и Сергея их пятеро. И на каждого у них хватает любви и тепла, внимания и заботы. Чувствуя это каждой своей клеточкой, дети отвечают большой взаимностью родителям и всем родственникам. Посещая дружной семьей новый православный храм, где отец с матерью во время богослужений прислуживают, дети получают достойные жизненные ценности. Они знают, что такое хорошо и что такое плохо, поступают с близкими так, как хотелось бы, чтобы с ними поступали другие люди, всегда желают окружающим добра, чтобы оно к ним же возвращалось. В этой семье усвоено золотое правило: все, что мы делаем в этой жизни - делаем для себя.

Старший сын Михаил уже женился и, по словам Светланы Георгиевны, в невестке Аленке они приобрели с мужем еще одну взрослую доченьку. Кстати, проживают молодые в отдельном доме, купленном на льготный кредит, выделенный для многодетной семьи. Собирается замуж и старшая Леночка, которая работает в райцентре, поэтому родители придерживают живность к свадебному столу.

Радуют родителей своим прилежанием к труду и послушанием во всем младшенькие: пятиклассница Марийка, четвертоклассница Христинка и шестилетняя Анечка.

муж на смене - он работает паромщиком на Днепро-Бугском канале.

Чуть позже подъехала Светлана Ивановна Моисейчик и председатель Бродницкого сельисполкома Николай Иванович Гордейчук. За теплой, искренней беседой о радостях и заботах многодетной семьи, секретах взаимопонимания и ведения большого домашнего хозяйства быстро пролетело время.

- Завтра у нас очередь пасти коров. Четыре дня подряд будем отдыхать на природе, - шутит Светлана.

Не без удивления мы узнали, что только эта одна семья из своего подворья продала государству за минувший год 15 тонн качественного молока. Представьте, сколько наших земляков можно было бы накормить этой продукцией! Ежемесячно в семейный бюджет за сданное молоко поступает более миллиона рублей. Весомая прибавка и от проданных телят, свиной, натурального меда...

Встает закономерный вопрос: стоит ли женщине на селе ежедневно работать в общественном производстве за символическую плату? Или благоразумнее поступать так, как решили Сергей Семенович и Светлана Георгиевна? Будучи домохозяйкой, она не только исправно содержит в порядке дом, подсобное хозяйство, приусадебный участок, но самое главное - максимум внимания уделяет воспитанию подрастающего поколения. Вот уж поистине - каждый день здесь радуются общению друг с другом, ведь любая работа спорится, когда все собираются вместе.

Просторный двор засиял от улыбок и удивления, когда у порога дома появился представитель ОАО «Березовский сыродельный комбинат» Владимир Юлианович Каленик с неожиданным сюрпризом - **новеньким современным доильным аппаратом «Алеся»**, произведенным на Гомельском мотороремонтном заводе. Руководство предприятия с пониманием восприняло предложение председателя районной организации Белорусского союза женщин Светланы Ивановны Моисейчик и с удовольствием впервые в своей истории поощрило сельскую многодетную семью таким необходимым в хозяйстве подарком. Полагаем, доброе начинание достойно подражания.

Надежда КУХАРЧУК.

**НА СНИМКЕ: счастливая семья с председателем районного Совета депутатов С.И.Моисейчик, представителем ОАО «Березовский сыродельный комбинат» В.Ю.Калеником, председателем Бродницкого сельисполкома Н.И.Гордейчуком.**

Фото Валерия МИХАЛЬЧУКА.



# Крытышинский:

## былое и современность

Через деревню проходят дороги: Гневчицы – Вороцевичи, Крытышин – Радовня – Могильно – Иваново. В черте селения они заасфальтированы, в центре обустроен небольшой бульвар. Главная улица протянулась на полтора километра с востока на запад. На север от нее пролегает новая улица Гагарина, на юге застроены еще две улицы – Садовая и В.Кужелинова. В 500 метрах за околицей протекает река Неслуха. От нее на север прорыт километровый канал, строительством которого руководил житель деревни Вороцевичи А.С.Карпук. В строительстве канала и очистке Неслухи принимали участие

Летом 1914 года империалисты развязали первую мировую войну. С августа следующего года боевые действия начались и на территории Беларуси. Крытышин был оккупирован кайзеровскими войсками. Жители начали покидать прифронтовые деревни. В беженцы

Поляки властвовали в здешних местах до 1939 года. При освободительном наступлении Красной Армии помещик Бренько, батрачить на которого ходили все местные крестьяне, сбежал в Польшу, а угождая его распределили между безземельными сельчанами.

Однако радость свободного труда была недолгой. Великая Отечественная война принесла новую беду – фашистскую оккупацию. Но крытышинцы не покорились фашистам. В деревне активно действовало подпольное сопротивление. Местные комсомольцы и патриотически настроенная молодежь оказывали большую помощь партизанам. Они не только добывали важные разведданные о противнике, но и проводили лесных бойцов на дивер-

«Белоруссии». Теперь это СПК «Машеровский».

Необходимо сказать, что имя знаменитого государственного деятеля сельхозкооператив носит достойно. По итогам экономической эффективности производства в минувшем году коллектив совершил небывалый (можно сказать, даже в масштабах республики) подъем. Из категории средних хозяйств СПК «Машеровский» вышел в элиту: включен в первую сотню белорусских сельхозкооперативов. Причем, случилось это в довольно сложный период биографии хозяйства, когда значительные средства приходилось вкладывать в создание агрогородка Крытышинский.

И все получилось. Производство развивается успешно, деревня буквально преобразилась. Машинный и хозяйственный дворы благоустроены и заасфальтированы, приведены в порядок улицы, средняя об-



сельский Совет доверили возглавлять Григорию Федоровичу Сацуте. Хозяйство было небольшим: сенокосы занимали 49 гектаров, пастбища – 42, пашня – всего 22 гектара.

Однако радость свободного труда была недолгой. Великая Отечественная война принесла новую беду – фашистскую оккупацию. Но крытышинцы не покорились фашистам. В деревне активно действовало подпольное сопротивление. Местные комсомольцы и патриотически настроенная молодежь оказывали большую помощь партизанам. Они не только добывали важные разведданные о противнике, но и проводили лесных бойцов на дивер-

### ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА

Агрогородок Крытышинский – центральная усадьба СПК «Машеровский», образованного на базе бывшего колхоза им. П.М.Машерова в 2009 году. Хозяйство расположено в юго-восточной части Ивановского района в пойме Днепровско-Бугского канала и рек Пина и Неслуха в 10 километрах от районного центра и железнодорожной станции Янов-Полесский, в 140 километрах от Бреста. Центр Крытышинского сельсовета. В деревне насчитывается 240 домовладений, проживает 530 человек. Имеются объекты социально-бытового назначения: средняя общеобразовательная школа, Дом культуры с библиотекой и музеем имени бывшего первого секретаря ЦК Компартии Беларуси Петра Мироновича Машерова, памятник П.М.Машерову, детский садик, административное здание правления сельхозкооператива и сельисполкома, кооперативный и частный магазины, отделение связи, филиал сбербанка, врачебная амбулатория, комплексный приемный пункт КБО, пруд и березовый сквер. Специализация хозяйства – молочное и мясное скотоводство, растениеводство. В его составе три комплексные бригады, четыре молочно-товарные фермы, мехдвор (признавался лучшим в областном смотре-конкурсе), мастерские, пилорама, автомобильный и машинно-тракторный парк. В кооперативе имеется 4156 гектаров сельскохозяйственных угодий, из них 2602 гектара пашни.

жители Крытышина. Основная часть жителей – белорусы. Есть русские, украинцы, поляки.

Деревня возникла довольно давно, еще во времена монголо-татарского ига. Люди тогда в целях безопасности селились в лесах и других труднодоступных местах. Вблизи небольшой речки Неслуха среди леса возникла и деревенька Крытышин.

Селение было маленьким, с убогими хижинами. В окрестностях деревни росло много камыша. Он являлся основным кровельным материалом. Местные жители называли его «чиротом» или «чаротом». От слов «крыть», «крыша-чарот» и пошло название Крытышин. Именно так он упоминается в книге «Документы обличают» (издательство «Беларусь», Минск, 1964 г.). В последствии буква «ч» чередуется с «ш». Так пришли к теперешнему «Крытышин».

ушли и почти все крытышинцы, на месте осталось всего пять семей. А Яков Емельянович Сацута и его брат Калистрат были призваны в царскую армию.

Многие жители Крытышина жили в Тамбовской области. Домой они возвратились через четыре года.

Весной 1919 года на белорусскую территорию ворвались войска буржуазно-помещичьей Польши. На фронт ушли участники гражданской войны Василий Сацута и Иван Гулевич. К середине марта Крытышин был оккупирован, и наша территория объявлена восточной окраиной Польши.

сии, обеспечивая их безопасность. Не обошлось и без жертв. Василий Кужелинов (его имя увековечено в названии улицы), Владимир Картуз, Иван Леонюк, Яков Мельничук, Василий Мельничук погибли, сражаясь с врагом в партизанских отрядах. За связь с народными мстителями расстреляна семья Голякевичей... Жертвами Великой Отечественной стали десятки жителей деревни, 29 из них погибли на фронте.

Восстановление разрушенного войной хозяйства давалось с большим трудом. Поэтому сельчане решили объединиться. Колхоз им. Сталина в Крытышине был образован в 1947 году. В него вступило 28 человек. Председателем избрали Михея Климентьевича Сацуту,



После объединения Радовнянской, Крытышинской и Зарудьевской артелей колхоз назвали «Родина», а председателем его стал Иван Иванович Савицкий. Новое название – «Россия» он приобрел в 1975 году. А вот колхоз им. П.М.Машерова был образован 15 января 1981 года, путем присоединения соседней


щеобразовательная школа, реконструированы предприятия торговли, связи, бытового и медицинского обслуживания... Короче, созданы все условия для того, чтобы сельчане были окружены всесторонним вниманием, жили в комфортных, почти городских, условиях.

**Василий ЖУШМА.**  
**НА СНИМКАХ:** люди и виды агрогородка Крытышинский. Фото Валерия МИХАЛЬЧУКА.



✓ **Возвращаясь к напечатанному**

22 сентября 2009 года в «Чырвоной звезде» была напечатана статья Евгения Алексеевича Гуревского «Они освобождали Европу». Но в ней не упоминалось о жителях нашего сельсовета. Поэтому краевед, ветеран Великой Отечественной войны и труда Сергей Александрович Рожковец обратился к совету музея Мохровской средней общеобразовательной школы с просьбой отыскать материалы о земляках, которые освобождали Европу в польской и английской армиях. В результате поисков мы получили следующую информацию. Приводим ее в краткой, буквально телеграфной форме.



С.М.Пушко.


**ЧЕШУН Степан Денисович.** Родился в деревне Красное в 1925 году. 15 февраля 1940 года семьи лесника Чешуна Якова и его сына Дениса вывезли на поселение в Архангельскую область (Холмогорский район, почтовое отделение Орлицы). Старшие члены семьи работали на лесоповале. В 1943 году Степана Денисовича Чешуна призывают в польскую армию. Единственная весточка

от него родными получена из г. Вологды. Писал, что его везут на фронт. Больше известий о нём не приходило. В 1943 году Чешуны возвращаются в родные места через Украину. Так случилось, что осели на жительство в Сумской области. Оттуда Денис Яковлевич Чешун был мобилизован в Советскую Армию.

**ЖУШМА Николай Иванович.** Родился в 1921 году в деревне Хомичево. Отец его был лесником. В 1940 году вместе с семьей Степана Денисовича Чешуна вывезен в Архангельскую область по указанному выше адресу. Все также были заняты на лесоразработках. В 1943 году Николая призывают в польскую армию. Часть, в которой он служил, длительное время находилась на Ковельщине (За-



Н.И.Жушма



Ф.Д.Мирчук.

# Они освобождали Европу

падная Украина), вела войну с бандеровцами и бульбашами. Всю жизнь он посвятил службе в рядах польской армии, ушёл в запас в звании подполковника. В 80-е годы приезжал на родину погостить.

**МИРЧУК Фома Данилович.** Родился в 1911 году в деревне Хомичево. В 1940 году был осужден по обвинению в краже брезента у соседа. Имел жену и троих детей. Оказался в Архангельской области. В 1943 году призван в польскую армию. После войны получил землю и дом в городе Бжэг-на-Одере. Пытался забрать семью, но разрешения власти не дали. За полгода до смерти приезжал в деревню, хотел остаться, но не получилось. Умер в 1984 году.

**ПУШКО Степан Михайлович.** Родился в 1910 году в деревне Вулька, имел жену и двоих детей. Вместе с братом Борисом, 1913 года рождения, весной 1939 года призван в ряды польской армии резервистом. В сентябре 1939-го Борис попадает в немецкий плен, а Степан вместе с частями польской армии уезжает в Румынию, затем в Англию. Воювал в армии Андерса. Демобилизован и остался жить в Англии. Имеются непроверенные сведения, что последние годы жизни прожил в Аргентине (известен как Стефан, или Себастьян).

**В.РОМАНЮК,**  
руководитель музея Мохровской  
средней общеобразовательной  
школы.

# Плачут аисты за Днепробугом

Каждый вечер, когда на город опускаются сумерки, на душе становится тревожно. В памяти еще свежи впечатления от рейдовой поездки от неблагополучным семьям Одрижинского, Мохровского и Крытышинского сельсоветов.

✓ **Акция «Семья без насилия»**

И теперь, когда после насущного событиями летнего дня собственные дети, сытно поужинав, укладываются в чистую постель, перед глазами вновь и вновь проплывают грустные картинки...

Кто-то из членов рейдовой бригады пошутил: «Рановато приехали в Одрижин. Солнце высоко, все еще на работах...».

Но мы ошиблись. Во дворе одного из домов было шумно. Свободно расхаживали куры, семейной стайки придерживались подрастающие гуси, индюшата... Приоткрыв дверь дома, почувствовали запах свежеспеченного хлеба. На кухонном столе – полевые вазильки. От увиденного повеяло надеждой. Возможно, все не так уж плохо?

Раз-другой окликнули хозяев, но в ответ – тишина.

- Это и есть та самая семья, в которую недавно возвратили троих детей из социального приюта, - поясняет инспектор ИДН Татьяна Степановна Поливко. - Неделю жили отлично. Но вновь запянястовали родители, устроили между собой громкий скандал... В результате для того, чтобы обезопасить детей, мы отправили их на оздоровление в «Бригантину».

В отдаленной спальне слышался звук телевизора. Заходим. С постели схватывается заспанная женщина. В руках зажата большая мягкая игрушка. «Приехала к себе как ребенка, отдыхала», - пытается оправдаться хозяйка дома. Но по всему видно, что спала она после «употребления». Впрочем, и сама откровенно в этом сознаётся. Хотя всячески стремится смягчить ситуацию: «Вчера пропальывали картошку подружке, а сегодня на моих соках поработали. Выпили, конечно, за обедом. Простите...».

- А где муж? Чем занимается? - интересуемся мы.

- После того скандала я выгнала его, он живет со своими родителями...

Однако, на очередном заседании комиссии по делам несовершеннолетних эта пара вновь предстала вместе. И опять - те же слова со слезными обещаниями, что сделают выводы, образумятся, будут воспитывать детей...

Колесим по улицам Мохро. На лавочке под деревом сидит мальчишка лет десяти с рюкзаком за плечами. Заметив человека в милицейской форме, испугался. А после нашего вопроса «Где мама?» вообще растерялся и рванул во двор к соседке.

Успел-таки предупредить. Взрослые же, как ни в чем не бывало, пытались сохранять спокойствие, делали вид, что просто общаются вечером, пережевывая при этом зеленый лук с грядки.

С разрешения хозяйки пытаемся зайти в дом. Кстати, с отцом семейства у нее разорваны отношения, тот теперь имеет другую семью. Нас обдает тяжелый застоявшийся воздух. Пол давно не чувствовал швабры или веника. Местами на стенах оборваны обои. Возле каждой кровати - кучи грязного детского белья. О постельных принадлежностях даже спрашивать неудобно, потому что их здесь, похоже, никогда не было. Представьте: пятеро подрастающих детишек даже не знают, как уютно под колыбельную песенку засыпать в белоснежной мягкой постели. Им не знакомы вовремя приготовленные завтраки и обеды, тепло и уют домашнего очага. Иначе как расценить тот факт, что из запасов продуктов хозяйка нам показала лишь пачку макарон да полбуханки черного хлеба. На газовой плите стояла давно опустевшая кастрюля то ли из-под супа, то ли



из-под борща.

В любой деревне знают своих «героев», хотя последним иногда кажется, что никто не замечает их крепкой дружбы с «зеленым змием». В самом центре Мохро случайные люди нам объяснили, как лучше проехать к семье А. На пороге встретил еле держащийся на ногах хозяин. Под стать ему жена - с «фингалом» под глазом. На вопрос «Что не поделили?» отвечает достойно: «Наши проблемы. Уже разобрались».

Оба родителя пытаются доказать рейдовой бригаде, что сегодня они и не нюхали спиртного. Хотя факт, как говорят, налицо. В доме все пропахло сигаретным дымом, перегаром. На вопрос, где находится кровать восьмилетнего сына, родители указывают на закуток между печкой и стеной, забросанный всяким лохмотьем. Кстати, их единственный сынок в то время отдыхал в круглосуточном школьном ла-

гере. И, конечно же, находился в нормальных условиях, своевременно получал горячее питание, спал в уютной кровати, не слышал ругани, выяснения отношений между взрослыми. Обидно только, что такую возможность многие дети из неблагополучных семей имеют лишь несколько недель в году. Причиной же этому стали самые близкие и дорогие люди, для которых дружба с горячительными напитками - превыше всего на свете.

В тот теплый летний вечер мы посетили восемь неблагополучных семей. Как же они похожи между собой: одни и те же объяснения и оправдания пьющих людей, запущенное жилье, обделенные самыми элементарными удобствами дети... Холодно становилось на душе от всего увиденного.

А на полевой дороге между Гневчицами и Крытышином нас ожидал сюрприз. На электрических опорах восседали

белокрылые аисты. Насчитали пятнадцать! В народе говорят, что они приносят в дома детей, которые рождены, чтобы быть счастливыми. К чему этот «пикет», который устроили птицы перед рейдовой бригадой? Не в защиту ли обиженных детишек из неблагополучных семей?..

Вспоминаются кадры из документального фильма. Поток воды разрушает на своем пути все. Изнемогая крыса одного за другим вытаскивает детенышей из гнезда и стремительно переносит в безопасное место. И вот уже спасены все, кроме одного. Но животное из последних сил, рискуя собственной жизнью, бросается в бурлящую воду. И вырывает из смерти последнего детеныша...

Какой же сильный инстинкт самосохранения и жертвенности ради своего потомства у какой-то крысы!

А что происходит с нами, людьми?

Надежда КУХАРЧУК.

# Башня

Аўтарскі  
праект



Леаніда Кароль  
Українка

## Перасяленцы

Яна згубілася паміж ляскоўкаў, якія абступаюць яе з усіх бакоў. Гэтыя ляскоўкі, праўда, невялікія і хутчэй нагадваюць звычайныя пасадкі, дзе не згубіцца нават у хмурае надвор'е. Далей – лясы большыя і густейшыя. З поўдня вёску Башня аддзяляе ад Вулькі-Махроўскай блакітна стужка Дняпроўска-Бугскага канала. Тут густыя зараслі кустоў і дрэў, хаця на працягу года зморанай ад летняй спякоты траве ісці лёгка. Але ёсць яшчэ адна сцяжынка, якая праходзіць ля адзінокага пустуючага дома, дзе калісьці жыў знакаміты мясцовы доктар Яўген Фёдаравіч Мазанік. Даўно няма гэтага чалавека на белым свеце, аднак людзі і да цяперашняга часу ўспамінаюць яго добрым словам, як і ўчастковую бальніцу, якая была

чыць. І калі ў вёску з'язджаюцца на лета да бабуль унукі ды праўнукі, іх дома не ўтрымаць – хутчэй купацца. У гэтым мы пераканаліся, калі завіталі на падворац нашых першых знаёмых Васіліны Рыгораўны і Мікалая Мікалаевіча Алякевічаў. Васіліна Рыгораўна выйшла на сустрэчу з прыгожымі русавалосымі сямігадовай Вікай і шасцігадовай Кацяй. Першая – вучаніца гарадской школы №2, а другая – выпускніца дзіцячага садка, сёлета пойдзе ў першы клас. Да бабуль яны прыехалі з Іванава. Падчас нашага знаёмства з жанчынай абедзье гарэзы штурхалі ў бок сваю бабулю, задаючы ёй адно і тое ж пытанне: "Калі пойдзем купацца?"

-Пасля абеду ўнучкі, пасля абеду, няхай вадзічка добраагрэецца, - ласкава паўтарала яна малым непаседам. І

разам з тым з наёміла нас са сваім жыццём. Нарадзілася ў Гнеўчыцах. Калі выйшла замуж - пераехала з сям'ёй у Башню. Купілі невялікі драўляны домік, затым другі, ужо большы па памерах. А ў хуткім часе зрабілі ў ім рамонт, надалі прывабны выгляд. Неікі час ў доме Алякевічаў быў магазін, і жанчына працавала ў ім прадаўцом, а калі яго закрылі – пайшла паляводам у мясцовы калгас. Яе муж трыццаць тры гады адпрацаваў трактарыстам. Цяпер яны – на заслужаным адпачынку, выгадавалі чатырох сыноў і дачку, маюць дзевяць унукаў і адну праўнучку. А яшчэ гэтая сям'я трымае хатнюю гаспадарку: каня, свіней, курэй, казу...

-На ўсю вёску толькі дзве гэтыя жывёліны: у мяне і яшчэ ў адной сям'і. Амаль усе жыхары вёскі – пахадзілі, а за статкам трэба пахадзіць, - гаворыць Васіліна Рыгораўна. Раней то ў кожным двары трымалі карову.

Перасяленцаў можна назваць і сям'ю Ніны Якаўлеўны Артысюк. Дзесяць гадоў як памёр яе муж, урадзенец вёскі Хацунь суседняй Украіны. Сама таксама гнеўчыцкая. Дваццаць гадоў адпрацавала поварам у мясцовай участкавай бальніцы, затым пайшла ў паляводдзі. Дзевятага жніўня ёй споўніцца 82 гады. Узрост даволі сталы, але жанчына яшчэ працуе. У яе вялікі агародзе знайшлось месца не толькі гародкам, дзе расце рознае

зеляніва, але і мноству самых розных кветак. Адных толькі геаргін – цэлая градка. Жанчына прызналася, што ў гэтым заслуга яе дачкі Таццяны, якая жыве ў Брэсце. Можа, яно і так, ды бачна, што хапае работы ў кветніку і самой Ніне Якаўлеўне. Побач з матулай жыве яе сын Васіль. Праўда, ён больш прывязаны да тэхнікі. Яго слабасць – калёсныя трактары, запчасткамі ад якіх малады мужчына "заваліў" увесь двор.

## Імкніцеся жыць добра

Па вуліцы Наберажнай 10 жыць Вольга Ігнатаўна Слесюк. Нядаўна жанчыне споўніўся 81 год. Яна таксама з вёскі Гнеўчыцы. Калі пачалася Вялікая Айчынная вайна, дзяўчынцы было 12 гадоў. Аднойчы мясцовыя партызаны забілі мадэжыра, а на другі дзень немцы акружылі яе родную вёску і пачалі забіраць жыхароў для адпраўкі ў Германію. Трапіла сюды і Вольга з бацькамі. На Нямеччыне дзяўчынка няньчыла маленькую Аніту, а бацькі працавалі па гаспадарцы. На шчасце, нямецкая сям'я ляльна адносілася да беларусаў, і калі прыйшло доўгачаканае вызваленне, немка сказала яе маці: "Цяпер забірайце вы нас да сябе, і мы ў вас будзем працаваць".

## Гістарычная гаведка

Башня – вёска ў Крытышынскім сельсавета, за 16 кіламетраў ад Іванава. У 1940 годзе тут налічвалася 32 двары і 170 жыхароў. Частка іх (палякі) пасля Вялікай Айчынай вайны выехала ў Польшчу. У 1997 годзе 18 двароў, 45 жыхароў. У 2010-ым – 11 гаспадарак, 18 жыхароў.

Пасля вайны Вольга Ігнатаўна была звеннявой у мясцовым калгасе. Менавіта тут яна сустрэла сваё каханне – статнага юнака Васіля, які пасля заканчэння Драгічынскага прафтэхвучылішча быў накіраваны на працу ў наш раён. Сам жа ён з Пружаншчыны. У згодзе і каханні Слесюкі пражылі 50 гадоў, выгадавалі траіх сыноў. Жанчына з горадскога расказвала пра іх. Маўляў, не забываюць матулю, хоць і жывуць хто ў Брэсце, хто ў Зэльве, што на Гродзеншчыне. Найчасцей праведваюць Вольгу Ігнатаўну сын Юрый і нявестка Аня, якія працуюць у нашым Іванава. Вось і ў час сустрэчы з жанчынай тыя нешта дапамагалі ёй па гаспадарцы. Мы паклікалі іх прысесці на некалькі хвілін на лавачку. Жанчына нагадала нам, як да вайны ў гэтай вёсцы жылі палякі, а пасля яе ўсе выехалі ў Польшчу, адмовіўшыся прыняць наша грамадзянства. Таму і засталася тут многа пустых дамоў. Калі ж размова зайшла пра дзядзю, твар Вольгі Ігнатаўны пасвятлеў.

-У мяне залатая нявестка. Калі я ляжала ў бальніцы, яна прыходзіла да мяне, людзі думалі, што гэта дачка. Надта добра Анечка да мяне адносіцца, такая ласкавая і пяшчотная.

Жанчына хвіліначку памаўчала, а пасля дадала, цяжка ўздыхнуўшы:

-Ведаеце, што я вам скажу. Імкніцеся жыць добра і будзьце самі добрымі – жыццё такое кароткае і яго хутка праходзіць, нават прабягае...

## Пеўні, індычкі і ... акардзон

Калі мы ўязджалі ў вёску Башня, было а дзесятай гадзіне раніцы. Пеўні даўно абудзілі наваколле сваімі спевамі і яшчэ працягвалі кукарэкаць. У адным з двароў з імі пераклікаліся індычкі. Толькі на дзвярах дома, куды накіраваліся, вісеў замок. Не трапілі мы і ў другі дом – ён таксама быў на замку. Як пасля даведаліся, у адным з іх жыве Алена Сцяпанавіч Сацута, у другім – Анатоль Міхайлавіч Аўсянік. Шкада, што з імі так і не давялося су-

стрэцца, відаць, некуды адлучыліся па справах, а можа – падаліся ў лес, які вабіў да сябе чарнічнымі ды сунічнымі палянамі. Бачылі б вы, які парадак у іх дварах і на агародах! Сапраўды, працавітыя.

Несумненна, вёсачка старэе, аджывае свой век, больш дамоў тут пустуючых, чым жылых. Між тым, у адным з двароў раптам убачылі прыгожы бліскучы "Сітроен". Падумалася, нехта з дзядзю прыехаў на аўто да бацькоў з горада. І мы

у маім садзе, а мае асабістыя – ў родных Гнеўчыцах.

- Гэта ж вельмі няпросты занятак – трымаць пчол і мець ад іх нейкую карысць, - кажа Пятру Сцяпанавічу.

- Сапраўды, няпросты. Пчолы – вельмі далікатныя насякомыя. Аб'якава да іх нельга адносіцца. Толькі на гэтым я ўжо зубы з'ёў. Штогод абнаўляю пчоласем'і. Стараюся хворых выдаляць з вулляў... Дарэчы, Пётр Сцяпанавіч



Васіліна Рыгораўна Алякевіч з унучкамі.

накшталт санаторыя. Сын і дачка знакамітага лекара жывуць далёка ад роднай хаты, але па магчымасці штогод хоць на некалькі дзён вяртаюцца на радзіму, бо тут іх карані, тут яны, як дома. За хатаю ёсць нагляд, каб тая не страціла свайго выгляду. А сцяжынка, пракладзеная да чыстай воднай артэрыі, прывядзе вас да дзіўнага месца адпачынку на беразе канала. Тут няма высокага схілу, бераг роўны і нізкі, дзе можна і пазагараць, і парыба-



Вольга Ігнатаўна Слесюк з сынамі Юрыем і нявесткай Аняй.



Пётр Сцяпанавіч Пархамчук.

накіраваліся туды. У двары яшчэ даволі маладжавы мужчына мый біклагі. Дык гэта ж мясцовы пчаляр Пётр Сцяпанавіч Пархамчук, адрозу пазналі мы чалавека, пра якога неаднойчы расказвалі ў раённай газеце. Пётр Сцяпанавіч цяпер ужо, можна сказаць, і не мясцовы, яго жонка і сын жывуць у Кобрыве, астатнія тры дзядзю – у Амерыцы. У свой час і Пётр Сцяпанавіч у пошуках лепшай долі падаўся за акіян. Тры гады пражыў і вярнуўся на радзіму. Кажы: тут свабода, а там жонка гадзіна чалавека распісана. Жыве бы ў рабстве, усё працуеш і працуеш.

- Не шкадуецца, што вярнуліся? – задаем пытанне аматару-пчаляру.

- Ніколькі. Я зімою жыву ў Кобрыве, а на лета вяртаюся сюды, да свайго пчалніка. Было, пакінуў працаваць на калгасным пчалніку, але былі старшыня Васіль Міхайлавіч Радкавец знайшоў мяне і кажа: паўнейшы завал, Сцяпанавіч. Вяртайся назад. Так і ўгаварыў. Вулли сельгаскааператыву стаяць

у свой час закончыў Смалевіцкі сельгастэхнікум, набыўшы там спецыяльнасць заатэхніка-пчаляра. На гэтай пасадзе яго працоўны стаж налічвае 24 гады. Дзесяць гадоў працаваў шафёрам. Толькі пчалярства – больш прыбытковая справа, хаця сам мёд не прадае, бо мае многа родзічаў. З дзяржаўных вулляў за сезон атрымлівае да 700-800 кілаграмаў нектару.

...На адной з вулицы да нас данесліся чароўныя гукі акардэона. Мы вырашылі збавіць ход машыны, каб убачыць, адкуль гэта музыка. Азірнуліся на дом Пятра Пархамчука, і ўсё стала зразумелым. Так знакаміты пчаляр праводзіць свой вольны час у перапынках паміж любімым заняткам. Знаходзяцца ў яго хвіліны, каб у спякотнае надвор'е глытнуць свежага паветра, выйшаўшы вузенькай сцяжынкай да Днепрабуга, на берага якога ўсё больш і больш адпачываючых. Вось толькі амаль усе яны – не мясцовыя.

Па Іванаўскай глыбінцы падарожнічала Леаніда Кароль. Фота Валерыя МІХАЛЬЧУКА.



Ніна Якаўлеўна Артысюк.



Авторский проект

Николая Овсяника

Здравствуй!

# Как продлить старость

«Старость не в радость» - так обычно в народе говорят. Так вот для того, чтобы сохранить бодрость духа, двигательную активность, хорошие умственные способности в пожилом возрасте, необходимо готовить себя к этому с молодых лет. Сенека писал: «И старость полна наслаждений, если уметь ею пользоваться». В Беларуси старше трудоспособного возраста проживает 2 млн. 90 тыс. человек, или 21,5% от общей численности населения, из них почти 19 тыс. перешагнули 90-летний рубеж, а около 700 человек отметили вековой юбилей. Часто пожилые люди имеют сразу несколько хронических заболеваний, обострение одного ведет к ухудшению общего состояния и декомпенсации других недугов. Несмотря на то, что биологические изменения необратимы, проявления многих из них можно задержать. Огромную роль здесь играет тот образ жизни, который человек вел в молодости. Все больше данных подтверждает точку зрения, согласно которой постоянная активность и правильное питание во многом определяют физические и мыслительные функции. Умеренная физическая нагрузка в совокупности с исключением курения, злоупотребления алкоголем и достаточного потребления кальция может способствовать предупреждению остеопорозов.

Необходимо помнить и о других возрастных изменениях. Печень уменьшается, нарушается образование желчи и белка, орган перестает быть барьером для ядов. Желчный пузырь плохо сокращается, и желчь может застаиваться, что приводит к образованию камней. Здесь

помогут легкие желчегонные препараты, лечебная физкультура, употребление растительных масел, дробное питание. Из-за изменений поджелудочной железы уменьшается выработка ферментов, гормона инсулина, а это причина сахарного диабета 2-го типа. Снижается перистальтика кишечника, возникают проблемы с выработкой желудочного сока.

Чтобы справиться с проблемами, особое внимание в пожилом возрасте необходимо уделить питанию. В каждом случае подбор диеты должен быть индивидуальным. С годами уменьшается верхняя челюсть, что приводит к нарушению прикуса и процесса механической обработки пищи. Возникают изменения зубов: увеличивается количество кальция, натрия, появляется желтоватый оттенок. Частично атрофируются слюнные железы, из-за чего возникают трудности при глотании. Рекомендуется чаще употреблять лимоны, апельсины, клюкву, виноград, свеклу, чтобы справиться с этой проблемой.

С возрастом наступает атеросклероз сосудов. С целью профилактики необходима диета со снижением содержания животных жиров, легкоусвояемых углеводов и холестерина. Вместо животных жиров используются растительные. Ограничиваются сливочное масло, продукты, богатые витамином В и холестерином, - это жирные сорта мяса, птицы, икра, печень, грибы, дрожжи, сладости, особенно кремовые и кондитерские изделия. Нежелательно пить крепкий чай, натуральный кофе, употреблять алкоголь и пряности, а также курить. Основные пи-

тательные вещества: белки, жиры, углеводы, минеральные соли, воду лучше получать с молочными продуктами. Поэтому простокваша, кефир, творог, сметана, ряженка, йогурт могут рассматриваться как универсальные средства питания. А вот сгущенного и стерилизованного молока, какао стоит избегать. Первостепенное значение придается потреблению свежих фруктов и овощей. Особенно полезны картофель, капуста, морковь, свекла, причем из двух последних делайте сок с мякотью. Фасоль содержит много кальция, необходимого для прочности костей. Ценны для пожилых людей курага, изюм, чернослив, инжир. Яйца нужно употреблять 1-2 раза в неделю. Также отдавайте предпочтение нежирным сортам говяди-

ны, крольчатине, птице. Первые блюда на мясных и рыбных бульонах - не чаще 1-2 раз в неделю. Полезны каши из гречневой, овсяной, пшеничной, кукурузной крупы, а вот рис и манку стоит ограничивать.

К напиткам у пожилых людей особое отношение: они любят чай, причем заваренный травами, ягодами шиповника, которые поднимают жизненный тонус. Ценными являются морсы из ягод клюквы, брусники, смородины, облепихи, а также кисели, компоты, соки. Но не более 800-1000 мл жидкости в сутки.

Что касается режима питания, то существует несколько правил. Прием пищи должен проходить в одно и то же время. Длительные промежутки допускать не стоит, последний раз можно есть за 4 часа до сна. Лучше всего, если питание будет 4-х или 5-разовым. Рекомендуется 2 завтрака или 2 ужина. Между приемами пищи пейте кефир, чай, молоко, ешьте фрукты.

В свое время Гете, доживший до 82 лет (при средней продолжительности жизни 35 лет), писал: «Что за несчастные создания люди, у них не хватает смелости пожить подольше». Человек живет столько, сколько он хочет прожить - соглашаются с этим современные геронтологи. Долголетие - это жизнь ради цели. Если человек докажет самому себе, что ему нужно прожить 90 лет, то уйти из жизни раньше намеченного его смогут заставить разве что непредвиденные обстоятельства (какие-либо несчастные случаи и т.д.). Но такие цели необходимо ставить с молодого возраста.

**Н. ОВСЯНИК,**  
врач - валеолог

## Электронное декларирование

ИМНС информирует

Одним из мероприятий по повышению собираемости налогов, согласно Программы деятельности Министерства по налогам и сборам на 2010-2011 годы, является максимальное привлечение плательщиков к системе электронного декларирования.

Общее количество подклю-

чившихся к системе электронного декларирования плательщиков района на 28 июня т.г. составляет 136, в том числе 113 организаций и 23 индивидуальных предпринимателя, что составляет 11,8 процента от состоящих на учете.

Государственной целевой программой по разработке программно-технического комплекса по автоматизации

процесса расчета подлежащих уплате в бюджет сумм налогов, сборов (пошлин) и представлению в налоговые органы налоговых деклараций (расчетов) в электронном виде на 2008-2010 годы предусмотрено обеспечить до конца 2010 года представление плательщиками (15 процентов от их общего числа) в налоговые органы налоговых деклараций в электронном виде. В целях обеспечения без-

условного исполнения вышеуказанного поручения налоговая инспекция приглашает плательщиков района воспользоваться привлекательностью системы электронного декларирования и стать ее постоянными клиентами. Применение системы электронного декларирования по истечении года позволит вам воспользоваться системой скидок по оплате и сформировать положительный имидж своего предприятия.

**Л. ТАРАСЕВИЧ,**  
начальник отдела учета налогов и экономического анализа

## ГРАФИК

посещения работниками юридической консультации Ивановского района Брестской области агрогородков Ивановского района

№ п/п	Наименование агрогородка	Дата и время приема граждан	Кто выезжает
1	Мотольский	22.07.2010, 8.11.2010 с 10.00-14.00	Веселовская В.М.
2	Опольский	15.07.2010, 25.11.2010 с 10.00-14.00	Арбуз В.Л.
3	Достоевский	29.07.2010, 14.12.2010 с 10.00-14.00	Пашкевич Л.М.
4	Крытышинский	05.08.2010, 23.12.2010 с 10.00-14.00	Веселовская В.М.
5	Рудский	09.09.2010, 02.12.2010 с 10.00-14.00	Арбуз В.Л.
6	Сочивковский	12.08.2010, 28.12.2010 с 10.00-14.00	Пашкевич Л.М.
7	Ячковичский	21.09.2010, 07.12.2010 с 10.00-14.00	Веселовская В.М.
8	Дружиловичский	09.07.2010, 09.11.2010 с 10.00-14.00	Арбуз В.Л.
9	Молодовский	17.09.2010, 26.10.2010 с 10.00-14.00	Пашкевич Л.М.
10	Бродницкий	27.08.2010, 2.10.2010 с 10.00-14.00	Веселовская В.М.
11	Псыщевский	19.08.2010, 21.10.2010 с 10.00-14.00	Арбуз В.Л.
12	Снитовский	07.10.2010, 04.11.2010 с 10.00-14.00	Пашкевич Л.М.
13	Тышковичский	30.09.2010, 03.09.2010 с 10.00-14.00	Веселовская В.М.

Выезд адвокатов в агрогородки осуществляется при наличии не менее трех заявок.

Пресс-центр РОВД

## С места ДТП скрылся

17 июля 2010 года около 00.15 на 458 км автомобильной дороги М-10 граница РФ - Гомель - Кобрин в районе газовой заправки (в 1 км от г. Иванова) неустановленный автомобиль, двигаясь в направлении г. Пинска, совершил наезд на двигающегося в попутном направлении велосипедиста, который получил телесные повреждения и помещен на излечение в УЗ «Ивановская ЦРБ». Водитель с места происшествия скрылся.

Ивановский РОВД просит очевидцев происшествия либо граждан, располагающих какой-либо информацией о нем, позвонить по телефону: 2-13-78, 2-15-90, 2-34-52, 2-16-86 или 102.

## Приглашаем на работу

Ивановский РОВД проводит конкурсный отбор кандидатов для приема на службу в органы внутренних дел. На службу приглашаются мужчины, обладающие повышенным чувством ответственности, готовностью к защите законных прав, жизни и здоровья граждан, а также способные по своим личным, моральным, деловым качествам и состоянию здоровья выполнять возложенные на органы внутренних дел обязанности.

Требования к кандидатам на должности среднего начального состава: возраст до 30 лет, наличие высшего образования либо наличие среднего специального образования и срочной службы в Вооруженных Силах.

Требования к кандидатам на должности младшего начальствующего и рядового состава: возраст до 25 лет, наличие среднего, среднего специального образования и срочной службы в Вооруженных Силах.

По вопросам приема на службу обращаться в Ивановский РОВД (г. Иваново, ул. Ленина, 17), каб.5,7. Телефоны: 2-27-48, 2-10-02.

Документы свидетельствуют

## Органы госбезопасности в период Великой Отечественной войны

Продолжение. Начало в №№ 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56.

О высокой результативности этой работы свидетельствует докладная записка помощника начальника ГУКР «Смерш» НКО СССР полковника В.Т. Ширманова «О результатах выезда в 13-ю и 70-ю армии Центрального фронта». В ней, в частности, отмечалось: «Одной из положительных черт в работе органов «Смерш» 13-й и 70-й армий в период оборонительных и наступательных действий наших частей следует отметить профилактическую работу, проведенную органами контрразведки по линии борьбы с изменой Родине. В результате своевременного ареста и отвода в тыл лиц с изменническими намерениями с 5 по 31 июля с.г., т.е. с начала боевых действий, в частях 13-й и 70-й армий не отмечено случаев перехода на сторону противника военнослужащих».

Накануне боев наибольшую угрозу представляли внедренные в части Красной Армии агенты Абвера и «Цепелина», а также заброшенные в советский тыл разведывательно-диверсионные группы противника. Именно на этом участке борьбы были сосредоточены основные усилия отечественных органов государственной безопасности. С помощью агенты и при активной поддержке населения им в большинстве случаев удавалось в короткие сроки выявлять и разоблачать шпионов и диверсантов противника. Доступные ныне документальные материалы всесторонне отражают эту непримиримую борьбу советских и немецких спецслужб.

На какие только ухищрения не шли Абвер и «Цепелин», чтобы добиться своих целей! В феврале 1943 г. в городе Малоархангельске был задержан гражданин «Н», чье поведение показало контрразведчикам подозрительным. На первый взгляд, он выглядел как типичный душевнобольной, налицо были все признаки заболевания: бессвязная речь, нестандартное поведение, вызывающе неряшливая одежда. Целыми днями «Н» бродил по городу и его окрестностям, нередко появлялся в районах расположения воинских частей.

Именно этот факт и насторожил контрразведчиков. Однако во время «дежурной» проверки «блаженного» они ничего подозрительного не обнаружили: при себе тот имел документы, подтверждающие его недееспособность. Но это не усыпило бдительность чекистов - решено было продолжить оперативную проверку. «Н» отпустили, и вскоре он привел контрразведчиков к своей «лежке» — подвалу разрушенного дома. Там был обнаружен настоящий шпионский арсенал: оружие, деньги, портативная радиостанция и шифры к ней, а также расписание сеансов радиосвязи с гитлеровским разведцентром — «штабом Видцера». Взятый с поличным «блаженный» моментально обрел дар речи и память. Так провалился еще один агент-маршрутник Абвера «Деев».

Гитлеровские спецслужбы широко использовали в качестве агентов и диверсантов не только «душевнобольных» или «инвалидов», но и детей. И это далеко неординарный эпизод в тайной борьбе спецслужб.

Задолго до начала Курской битвы сотрудники Абвера отобрали несколько групп беспризорников и после изощренной психологической обработки фактически превратили их в зомби. В дальнейшем, на специальных курсах, ребят обучили минно-взрывному делу и забросили в район Московско-Курской железной дороги - важнейшей транспортной магистрали того времени. Руководство действиями детских диверсионных групп «заботливые отцы» из Абвера возложили на «дядю Ваню», своего резидента, осевшего под надежным прикрытием в городе Цыгры.

Перед диверсантами-подростками была поставлена задача - выводить из строя паровозы. В этих целях их снабдили мощными взрывными зарядами, закамуфлированными под куски угля. Однако после высадки группы, в ночь на 1 сентября, сотрудники Управления НКГБ СССР по Курской области захватили одного из диверсантов, шестнадцатилетнего «П». Тот долго не заперился и вскоре дал развернутые показания. В результате в течение суток были арестованы еще десять участников диверсионного отряда. Всего же органы НКГБ, НКВД и подразделения «Смерш» задержали 28 диверсантов, причем 15 из них сдались добровольно. А «дядю Ваню», пытавшегося откритыться от своих многочисленных «племянников», доставили в управление под надежным конвоем работников НКВД.

(Продолжение следует).

**УО «ЛУНИНЕЦКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА»**

объявляет прием учащихся на 2010/2011 уч.год

**УРОВЕНЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ/1-этап/**

На основе общего базового образования  
СРОК ОБУЧЕНИЯ 2 ГОДА 10 МЕСЯЦЕВ

- Овощевод, садовод, повар.
- Каменщик, штукатур.
- Тракторист-машинист с/х производства кат. «А, В, Д».
- Водитель автомобиля категории «С».
- Слесарь по ремонту с/х машин и оборудования.
- Электрогазосварщик.

На основе общего среднего образования  
прием документов с 15 июня по 20 августа  
СРОК ОБУЧЕНИЯ 1 ГОД 6 МЕСЯЦЕВ

- Тракторист-машинист с/х производства кат. «А, С, Д».
- Слесарь по ремонту с/х машин и оборудования.
- Водитель автомобиля категории «С».
- Электрогазосварщик.
- Повар, официант

СРОК ОБУЧЕНИЯ 10 МЕСЯЦЕВ

- Тракторист-машинист с/х производства кат «А, С».
- Слесарь по ремонту с/х машин и оборудования.
- Водитель автомобиля категории «С».
- Электросварщик ручной сварки.
- Водитель автомобиля категории «С».
- Каменщик, штукатур.
- Штукатур, маляр.

**УРОВЕНЬ СРЕДНЕГО СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (2-й этап)**

**техник-строитель**

(из числа имеющих профессионально-техническое образование с одной из квалификаций - каменщик, штукатур, маляр, столяр, плотник).

Прием документов на заочную форму обучения с 15 июля по 8 августа  
СРОК ОБУЧЕНИЯ 3 ГОДА 4 МЕСЯЦА

Конкурсный отбор по всем профессиям на основании отметок, указанных в документе об образовании.

Всем нуждающимся учащимся предоставляется общежитие.  
АДРЕС: 225643 г. Лунинец, ул. Чапаева-56.

Тел.: (8-01647)-3-33-74, 3-33-97, директор- 3-32-50.

**Внимание – конкурс!**

**РУП «Пинский ЦСМС» информирует организации о проведении в 2010 году очередного конкурса на соискание Премии СНГ за достижения в области качества продукции и услуг.**

Премия Содружества Независимых Государств за достижения в области качества продукции и услуг (далее - Премия) присуждается один раз в два года на конкурсной основе организациям государств - участников СНГ за достижение значительных результатов в области качества продукции (услуг), обеспечение ее безопасности, а также внедрение современных методов управления качеством.

Конкурс проводится с целью повышения экспортных возможностей организаций государств - участников Содружества, стимулирования производства высококачественной продукции (услуг), внедрения высокоэффективных методов менеджмента качества.

Для участия в конкурсе приглашаются юридические лица различных организационно-правовых форм, осуществляющие производство продукции

или оказание услуг. Организации, желающие принять участие в конкурсе, должны осуществлять экспорт продукции или услуг не менее чем в два государства Содружества. Качество выпускаемой продукции или оказываемой услуги должно подтверждаться в течение не менее двух лет.

Итоги конкурса будут объявлены в конце 2011 года. Лауреатам вручаются дипломы и призы, а также предоставляется право использования эмблемы Премии в рекламных целях в течение трех лет. Сведения о победителях конкурса, порядок проведения конкурса, положение о конкурсе размещены на Интернет-сайте Госстандарта Республики Беларусь (www.gosstandart.gov.by).

Заявки на участие в конкурсе предприятия и организации Республики Беларусь должны представить до 1 октября 2010 года в секретариат конкурсной комиссии, сформированной в Государственном комитете по стандартизации Республики Беларусь, по адресу: 220053, г. Минск, Старовиленский тракт, 93, тел. 8-017-233-28-36.

**ЗАО "Белметстрой Групп"**

РЕАЛИЗУЕТ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИЙ ПО СНИЖЕННЫМ ЦЕНАМ:

- ♦ ПЛИТКУ "тротуарную";
- ♦ БОРТ "тротуарный";
- ♦ БОРТ "дорожный".

г. Пинск, ул. Рокоссовского, 4А. Тел. 8-01653-3-23-57, тел/факс 8-01653-3-40-45. УНН 190150224



**В связи с увеличением**

**производственных мощностей, ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ПИОНЕР"**

производит дополнительный набор

**ОПЕРАТОРОВ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЛИНИЙ, ЭЛЕКТРОМОНТЕРОВ, СЛЕСАРЕЙ КИПиА, ПОДСОБНЫХ РАБОЧИХ, а также РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ.**

Тел.: 2-83-72, 8-029-175-46-53.

**НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ**

бесшовные Clipso, матовые, сатиновые, глянцевые, комбинированные: гипс+натяжной  
Телефоны: 8-029-696-70-89 (Vel.), 8-029-820-70-89 (МТС). ИП ГЕРМАНОВИЧ Г. А. УНН 290377444

**РЕМОНТ**

мягкой мебели

- Большой выбор тканей.
  - Пенсионерам - скидка.
  - Разнообразный дизайн.
- ИЗ КРОВАТИ - ТАХТА.**  
Доставка БЕСПЛАТНО.  
Тел.: 8-017-95-2-22-88, 8-029-551-68-36, 8-044-724-71-88.  
Св-во № 0126755 от 29.03.07 выд. Слуцким РИК

**ПРОДАЮТСЯ:**

- ♦ СКУТЕР;
  - ♦ ДВИГАТЕЛЬ для мотоблока (дизель/бензин);
  - ♦ БЕНЗОПИЛА; БЕНЗОКОСА;
  - ♦ МОТОКУЛЬТИВАТОР;
  - ♦ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ.
- ВОЗМОЖНОСТЬ ПОКУПКИ В КРЕДИТ.  
Тел. 8-033-660-69-96. ЧП "Хорс-Моторс" УНН 190849085



**Компьютерный магазин "F1"**

КРЕДИТ под 2%

- Компьютеры
- Периферия
- Ноутбуки

...и многое другое

Адрес: г. Иваново, ул. Ленина 109 ("Универсам №1" возле поликлиники)  
моб.(Life) 8025-947-37-90 (МТС) 521-44-61 (Velc) 480-22-66  
На 12 мес, без поручителей, оформление на месте за 15мин  
Доставка, установка, гарантия до 36 месяцев!!!

**ПОРА СДЕЛАТЬ ВЫБОР: ПИТЬ ИЛИ ЖИТЬ!**

31 июля 2010 г.  
в 9.00 в ГДК г. Пинска  
**ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ.**  
Прием ведет психотерапевт высшей категории САЕТ С. Е.  
Тел.: 8-029-726-77-70, 8-029-796-33-49.  
Лицензия № 02040/042267 выд. МЗ РБ за № М-24 до 18.02.2014 УНН 200310573

**Электромонтажные работы любой сложности. Комплектация материалов. Низкие цены.**  
Тел. 8-029-527-90-73  
(центральный рынок, павильон №78). ИП Климович Р. С. УНН 290822134

**Горизонтальные и вертикальные ЖАЛЮЗИ**

Срок изготовления 24 часа www.zaluzi.nm.ru  
Собственное производство в Дрогичине  
Хорошие цены для дилеров и клиентов  
тел. 3-23-23, 80296180373, 80298033404

**ПИЛОМАТЕРИАЛЫ**

доска обрезная и необрезная, брус, лаги, стропила, прожилыны, дрова и т.д.

Оптом и в розницу в наличии и под заказ.  
Телефоны: 5-64-76, 8-029-223-44-89, 8-029-968-25-44, 8-029-798-25-87.  
ЧП «Пташиц» УНН 290818235 лиц. № 12300/0280778 до 22.06.2013

**ВХОДНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ**

и межкомнатные МДФ, ОКНА ПВХ  
Тел.: 8-029-692-03-11, 8-0165-31-96-87.  
ИП ГУЗАРЕВИЧ Д. Ю. УНН 290558328

**ПРОДАЮТСЯ**

блоки Г/С, блоки ФУНДАМЕНТНЫЕ (демлеры). ШИФЕР, ШТАКЕТНИК.  
Тел.: 2-41-28, 2-70-95, 8-029-524-62-50.  
ИП ИГНАТЧУК В. В. УНН 200678316

**Организация постоянно реализует:**

**ВСЕ ВИДЫ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ (в наличии и под заказ), а также изготавливает: ДОМА, БАНИ, БЕСЕДКИ ИЗ СТРОГАНОВОГО КРУГЛОГО БРЕВНА И БРУСА. ДОСТАВКА ЗА СЧЕТ ПРОДАВЦА.**  
Тел.: (8-029)-679-26-98, 571-65-35, 8-023-569-07-95.  
С-во ГМ №046346 выдано 04.01.2007 г. Гомельским облисполкомом. УНН 490493346

**Мебельный цех**

Изготовление и реставрация мягкой мебели  
▷ более 15 современных и стильных дизайнов;  
▷ более 3500 видов ткани от простых до элитных;  
▷ из дивана - угловой, евро-книга;  
▷ из кровати - тахта.  
Работают только высококвалифицированные специалисты  
Мы ценим каждого клиента  
Каждому клиенту - подарок + деревянные накладки!  
8-029-605-05-95, 8-029-693-00-95 (Vel), 8-029-875-05-95 (МТС).  
ИП Нагорный С. Н. УНН 690201351



**Изготовление мебели по индивидуальным заказам**

**КУХНИ; ШКАФЫ-КУПЕ; ДЕТСКИЕ КОМПЬЮТЕРНЫЕ СТОЛЫ.**  
ПРИ ЗАКАЗЕ БОЛЬШЕ 250000 - КОМОД В ПОДАРОК.  
Тел.: 8-029-949-33-68 (Vel), 8-029-150-15-45 (Vel), 8-029-795-07-12 (МТС).  
ЧПТУП «Рэд эйпл» УНН 290501577

**СЕТКА-РАБИЦА**

любые размеры  
✓ металлическая, оцинкованная, полимерная (цвета разные);  
✓ заборные столбики и проволока для натяжки сетки;  
✓ колючая проволока.  
**ДОСТАВКА** Тел.: (8-029)-823-20-90, 336-20-90, 8-0163-41-77-77.  
УНН 290464543 ОДО «Лармгруппсервис»

Министерства фармації Рэспублікі Беларусь  
Установа "Рэдакцыя газеты "Чырвоная Звезда" і праграмы радыёвяшчання "Гаворыць Іванава"  
ЗАСНАВАЛЬНІКІ: Іванаўскі раённы выканаўчы камітэт і раённы Савет дэпутатаў  
Выходзіць па аўторках і пятніцах, на беларускай і рускай мовах.  
Рэгістрацыйны № 812  
Адрас рэдакцыі: 225800, г. Іванава, Савецкая, 91  
Падпісана да друку ў 9.00.  
Заказ №3313  
Тыраж 7630  
Індэкс індывідуальнай падпіскі 63951, ведамаснай - 64148.

**Галоўны рэдактар**  
**Анато́ль Мікалаевіч КРЭЙДЗІЧ**  
Газета набрана на рэдакцыйнай камп'ютэрнай настольна-выдавецкай сістэме, аддрукавана афсетным спосабам з арыгінал-макета рэдакцыі ў Пінскай рэгіянальнай друкарні галоўнага ўпраўлення ідэалагічнай работы Брэсцкага аблвыканкама: 225710, г. Пінск, вул. Леніна, 42. Аб'ём - 3 друкаваныя аркушы. Фармат 600x420 мм.

**ТЭЛЕФОНЫ:**


галоўнага рэдактара	2-12-63	загадка аддзела пісьмаў	2-12-36
адказнага сакратара	2-20-01	аператараў	2-15-38
загадка аддзела аграрнай палітыкі	2-15-02	бухгалтара	2-16-46
		раённага радыё	2-14-03

**Адрэс рэкламы - 2-15-02**  
АДРАС ЭЛЕКТРОННАЙ ПОШТЫ: zviazda@brest.by САЙТ: WWW.JANOW.BY  
Пункт гледжання аўтараў апублікаваных матэрыялаў можа не супадаць з пунктам гледжання рэдакцыі. Аўтары нясуць адказнасць за дакладнасць прыведзеных фактаў. За дакладнасць рэкламы нясе адказнасць рэкламадаўца.





# Программа ТВ РЕКЛАМА



КОММЕРЧЕСКОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ "ЧЫРВОНАЯ ЗВЯЗДА". E-MAIL: ZVIAZDA@BREST.BY, ТЕЛ. 2-15-02

**Поздравляем!**

От всей души поздравляем Екатерину Ивановну ПОДАРОВСКУЮ с Днем рождения!

Желаем Вам только солнечных дней, здоровья, удачи и верных друзей, пусть беды и горе Вам не встречаются, желанья, мечты постоянно сбываются.

Коллектив хора ветеранов войны и труда.

\*\*\*

Коллектив ОАО "Ивановский райагросервис" поздравляет Марию Степановну КРИПИНЕВИЧ с 70-летним юбилеем!

Пусть эта замечательная дата в душе оставит добрый след, желаем мы всего, чем жизнь богата, здоровья, счастья, мира, долгих лет.

\*\*\*

От всей души поздравляем дорогую мамочку, бабушку, свекровь Анну Никифоровну КОСЬМИНУ с 75-летием!

Пусть небо будет чистым над тобою, земной поклон твоим годам, желаем счастья, крепкого здоровья, и долгих лет на радость нам.

Родные.

**Оптимальный выбор!**

КАЧЕСТВО, НАДЕЖНОСТЬ, УДОБСТВО!

ВНИМАНИЕ! ТОЛЬКО У НАС! Новинка энергосбережения. До 1 августа 2010 г. — заполнение стеклопакетов инертным газом АРГОН БЕСПЛАТНО!

Новое окно с коэффициентом сопротивления теплопередаче 1,12 м<sup>2</sup>°С/Вт

г. Иваново ул. Ленина, 3  
(1652) 2-37-67  
(029) 724-19-98  
(029) 634-53-66

**мотольские ОКНА**  
отличные окна по честной цене!

**РЕМОНТ** холодильников, морозильников по городу и району. ГАРАНТИЯ.

Прием заявок по телефонам:  
**8-029-346-23-21, 728-35-03, 2-60-79.**  
Стаж работы по специальности 24 года.  
ИП МОРГАВЧУК А. П. УНН 200073934

**ЖАЛЮЗИ** горизонтальные, вертикальные, бамбуковые, деревянные, роллеты, противомоскитные сетки.

Тел.: 8-029-727-45-12, 8-044-462-45-10, 8-029-829-66-36.  
ИП ГРИЦУК В. В. УНН 290268974

Сдаются в аренду **ПОМЕЩЕНИЯ** по ул. Советская, 14. Тел. 8-029-202-27-77.  
УНН 290795725

**УП «ОПЫТНЫЙ ЗАВОД ПУТЕВЫХ МАШИН»** ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ НАСЕЛЕНИЮ

- ✓ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ столбиков, балок, перемычек, калиток, ворот, деталей конных плугов, различных металлоизделий по индивидуальным заказам и другой продукции из рельсов.
- ✓ ОКАЗЫВАЕТ услуги по автоперевозкам в пределах Республики Беларусь.

Обр. по адресу: г. Пинск, ул. Гайдаенко, 37 или по тел.: **8-0165-33-27-84, 33-27-86.** УНН 200574116

**Ремонт мягкой мебели** любой сложности

СРОК 1-3 дня

ИП Мажайко С. В. УНН 690163228

- ★ Из кровати - тахту
- ★ Из дивана - угловой диван
- ★ Из обычного дивана - впередывдвижной

КАЧЕСТВО • ДИЗАЙН • ДОСТАВКА

8-(01795)-5-93-53  
Велком 8-(044)-756-72-80  
МТС 8-(029)-766-24-30

**ЧПУП «Капитан В. В.»** производит и реализует: ШТАКЕТНИК, ЖЕРДИ, ПИЛОМАТЕРИАЛЫ обрезные и необрезные (под заказ любой размер). ЗВЕНЬЕ ЗАБОРА (деревянные, металлические). Вагонка, доска пола, наличник, плинтус, а также дрова, утеплители, антисептики (для пропитки древесины).

Тел.: 8-01644-7-44-33, 8-029-635-39-61, 8-029-208-50-50.  
УНН 290480475

**ООО «Дрогичинские окна»**

Окна и двери из ПВХ профиля. Москитные сетки, рамы и витражи собственного производства. Комплектующие европейских производителей.

**ПЯТИКАМЕРНЫЙ ПРОФИЛЬ НЕМЕЦКОЙ ФИРМЫ «LV Profile»** по ценам трехкамерного.

Телефоны: 8-029-206-34-50, 8-029-660-86-90, 8-029-209-56-89.

Гибкая система скидок. Установка с использованием пароизоляционных лент.

Только на «Дрогичинские окна» можно заказать ЖАЛЮЗИ со скидкой по телефону 8-029-618-03-73.

**ПРОДАЕТСЯ** мельница 220 В. ДОСТАВКА.

Тел.: 8-029-725-93-17, 8-01644-3-15-98.  
ИП Марчук А. П. УНН 290087409

Тел.: 2-65-42, 8-029-529-65-42.

**РЕМОНТ** стиральных машин-автоматов, холодильников, морозильников, на дому у клиента.

Гарантия. Без выходных.  
ИП Гулюк И. В. УНН 290817295

Реализуем с доставкой БЛОКИ г/с, БЛОКИ демлер, КЛЕЙ для кладки блоков; ПЛИТЫ перекрытия; МИН-ВАТУ; ПЕНОПЛАСТ.

Тел.: (8-029)-529-89-60, 520-46-00, 8-01643-68-9-60.  
ИП ХРАПКО С. И. УНН 290729161

**Бурение скважин под воду.** Заполнение межстенных пустот (пеноизолом).

Тел.: 8-029-793-77-66, 8-029-521-68-71.  
ИП НИКОРАЧКА С. УНН 290820393

**БЛОКИ** ГАЗОСИЛИКАТНЫЕ; КИРПИЧ; СМЕСИ КЛЕЕВЫЕ; ЦЕМЕНТ; ШИФЕР; ИЗОКРОВ; МЕТАЛЛОПРОКАТ.

Тел.: 8-01643-56-3-33, 208-68-90, 723-94-92, 674-11-34 (МТС), 779-62-93 (Vel).  
ООО "АгроЗападИнвест" УНН 290505983

**ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ!** 27 июля 2010 года ЮВЕЛИРНАЯ МАСТЕРСКАЯ ОАО «РЕМБЫТТЕХНИКА-ПИНСК» будет реализовывать золотые изделия обменного фонда (обмен золотого лома на новые изделия + стоимость за работу)

ОБРАЩАТЬСЯ ПО АДРЕСУ: г. Иваново, ул. Ленина, 13 (здание КБО, 2 этаж) с 9.00 до 13.00.

**Представитель в г. Пинске** ООО БрестСталь

- ✓ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА (широкая гамма цветов) и комплектующие
- ✓ ПРОФНАСТИЛ (в наличии и под заказ)
- ✓ водосточные системы
- ✓ сайдинг, софит (подшивка крыш)
- ✓ лист кровельный «Ондулин» и «Ондура»
- ✓ мансардные окна, окна ПВХ
- ✓ ворота секционные «Алютех»
- ✓ шифер, утеплитель «Изолвер»

Время работы с 9.00 до 18.00. Выходной - воскресенье

**ЗАМЕР БЕСПЛАТНО.**

Оплата за наличный и безналичный расчет.  
Тел.: 8-029-337-15-03 (Vel), 8-029-635-35-64 (Vel), 8-029-800-96-72, 8-029-823-04-54 (МТС).  
ИП ГОРЕГЛЯД Г. Н. УНН 290099018. Лиц. №14450/0483492 от 17.06.2008г.

**ОТЖИМАЕМ СОК** ИЗ ЯБЛОК И ГРУШ. г. Иваново, пер. Советский, д. 6 (за р-ном "Полесский"). Тел.: 2-29-94, 8-029-223-39-35, 8-029-224-21-24 (МТС). УНН ВА 1810442

**МАГАЗИН АВТОЗАПЧАСТИ.** ЭКСПРЕСС-ЗАМЕНА МАСЛА г. Иваново, ул. Советская, 14. ЧПУП «Диалант» УНН 250492388

**Уважаемые акционеры ОАО "Мекосан"!** Уведомляем вас, что внеочередное общее собрание акционеров состоится 05.08.2010 года в 11.00 часов в актовом зале ОАО "Мекосан" по адресу: г. Иваново, ул. К. Маркса, 104 со следующей повесткой дня:

1. "Об оказании благотворительной спонсорской помощи". Форма проведения собрания - очная. Регистрация участников собрания с 10.00. Участникам собрания необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (для представителя акционера - доверенность).

Наблюдательный совет ОАО "Мекосан".

**ОКНА, ДВЕРИ ИЗ ПВХ** ПРОТИВОМОСКИТНЫЕ СЕТКИ ЗА 1-3 ДНЯ

Собственное производство конструкций и стеклопакетов. Замеры, доставка, монтаж.

**Funke Gruppe** www.funkegruppe.ru

- Профиль: Funke Gruppe (Германия)
- Фурнитура: Roto NT (Германия)
- Немецкие технологии

**Неоспоримое качество**

Возможна продажа в кредит без процентов и справок частное торгово-производственное унитарное предприятие

**ГЕВОПЕИЯ**

тел./факс: 2-59-07, 2-52-88, GSM: +375 (29) 682-46-18, 209-12-48 г. Иваново, ул. Ленина, 127 а УНН 290376292

**ОКНА №1 В БЕЛАРУСИ!**

Отличные окна! ШИРОКИЙ ВЫБОР ДВЕРЕЙ

Отличные цены. Кредит.

г. Иваново, ул. Первомайская, 25а  
тел. 2-22-88; 8-033-328-54-03, 8-029-993-09-31 УНН 290817558

**ШКАФЫ-КУПЕ**

По индивидуальным заказам встроенные и корпусные системы "Senator" и "Komandor". Большой выбор расцветок. 100% ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

скидки до 20%

Рассрочка платежа т/ф (0165) до 10 мес. **37-79-39**  
нал/безнал (029) **630-83-78**

УНН 290557944 ИП Чернышова С. В. Св. №0116809 от 26.02.07

**ПРОДАЮТСЯ** БЛОКИ г/с, фундаментные (демлеры). КИРПИЧ силикатный, лицевой. ШИФЕР. ЦЕМЕНТ. Доставка.

Телефоны: 31-8-11, 8-029-795-22-85, 8-044-451-05-02.  
ИП ПЛАВСКИЙ В. М. УНН 290373941

**ДАМАШНІ ЭКРАН**

**Понедельник, 26 июля**

**1** 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 23.55  
Новости.  
6.05, 7.10, 8.15 «Доброе утро, Беларусь!».  
7.05, 8.10 Зона X.  
7.30, 8.25, 11.50 Деловая жизнь.  
8.30 В мире моторов.  
9.05 Nota Bene.  
9.35 Здоровье.  
10.05 Женское ток-шоу «Жизнь как жизнь». «Живу с метросексуалом».  
11.05, 17.25 Худ. фильм «**Не родись красивой**».  
12.10 Худ. фильм «**Испытание Акиль**».  
14.10 Документально-биографический цикл «Моя правда» (Украина). Фильм «Сергей Пенкин».  
15.15, 19.15 Новости региона.  
15.25 Сериал «**Молоды и счастливы**».  
16.25 Сериал «**Всегда говори всегда-2**».  
18.25 Т/ф «Прости меня».  
18.50, 0.45 «Зона X».  
Криминальная хроника.  
19.25 «КЕНО».

19.30 Т/ф «Лилия Пташук» цикла «Легко сказать».  
19.55 Сериал «**Участок**».  
21.00 Панорама.  
21.55 Худ. фильм «**Флэш.ка.**».  
0.00 Сериал «**Герои-3**».  
0.50 День спорта.  
**Н** 6.00, 9.00, 11.00, 13.00, 16.00, 18.00, 20.30, 23.05, 1.05 Наши новости.  
6.05 ОНТ представляет: «Наше утро».  
9.05 Контурсы.  
10.10 «Однажды в Париже. Далида и Дассен».  
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00, 23.20, 1.20 Новости спорта.  
11.10 «Однажды в Париже. Далида и Дассен». Продолжение.  
11.30 Сериал «**Моя жена меня приворожила**».  
12.00 «Малахов+».  
13.10 «Понять. Простить».  
13.40 «Модный приговор».  
14.45 «Контрольная закупка».  
15.30 «Хочу знать» с Михаилом Ширвиндтом.  
16.15 Сериал «**Обручальное**

кольцо».  
18.20 Сериал «**Счастливы вместе**».  
19.00 Жди меня.  
20.00 «Время».  
21.05 Сериал «**Ермоловы**».  
22.05 Сериал «**Остаться в живых**».  
23.25 Худ. фильм «**Пророк и бесы**» 1 с.  
0.20 Сериал «**Говорящая с призраками**».  
**Л** 7.00 ЛАДное утро.  
8.00, 21.10 Сериал «**Универ**».  
8.30, 16.25 Час суда. Дела семейные.  
9.25, 18.00 Сериал «**Любовь как любовь**».  
10.30 Худ. фильм «**Спасибо за все**».  
12.05 «Пра мастацтва».  
12.30 Школа ремонта.  
13.30 Сериал «**Полюби меня снова**».  
14.25 М/с «Доктор Дог».  
14.50 Внеклассный час.  
15.05 Простые упражнения с Ю.Афанасьевым (Россия).  
15.35, 21.45 Сериал «**Налетчики**».

17.25 Врачебные тайны с доктором А.Терещенко.  
19.05 Худ. фильм «**Умножающий печаль**» 1 с.  
20.05 «Два нашэцця».  
20.50 Кальханка.  
22.35 Худ. фильм «**Даже не думай-2: Тень независимости**».  
**ТВ** 6.00, 7.30, 10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30 «24 часа».  
6.10, 17.20 «Минщина».  
6.20, 7.45 «Утро. Студия хорошего настроения».  
7.40, 20.10 «СТВ-спорт».  
8.30 «Неделя».  
9.35 «Большой завтрак».  
10.05 «У парадного подъезда» с Екатериной Забенько.  
10.40 Худ. фильм «**Ангел-хранитель**».  
11.40, 17.30 «Званный ужин».  
12.35, 18.30 «**Мачеха**». Сериал.  
13.50 «Большой город».  
14.30 Концерт Михаила Задорнова.  
15.35 «Звездный ринг».  
16.50 «Репортерские истории».  
17.10 «Наше дело».  
20.00 «Столичные подробности».  
20.15 «Добрый вечер, малыш».  
20.30 Худ. фильм «**КАРАСИ**».

22.55 «Столичный футбол».  
23.25 Худ. фильм «**НЕ ГОВОРИ НИ СЛОВА**».  
**РТР** 7.00 «Утро России».  
9.25, 19.30 Сериал «**Однажды будет любовь**».  
10.20 «Утренняя почта с Ларисой Грибалевой».  
11.00, 14.00, 17.00, 19.00 ВЕСТИ.  
11.25 Док. фильм «Родить вундеркинда».  
12.15 Худ. фильм «**Шах королеве бриллиантов**».  
13.50, 16.50, 18.50, 0.05 Новости - Беларусь.  
14.25 «О самом главном». Ток-шоу.  
15.20 Худ. фильм «**Преступная страсть**».  
17.15 «Кулагин и партнеры».  
17.50 Сериал «**Кармелита. Цыганская страсть**».  
20.30 Даниил Страхов, Сергей Маковецкий, Полина Агуреева, Михаил Пореченков, Ксения Раппопорт, Наталья Вдовина, Роман Мадьянов, Константин Лавроненко, Андрей Смоляков, Андрей Мерзликин и Владимир Ильин в телевизионном художественном фильме «**Исаев**».  
22.20 Сериал «**Дворик**».  
22.55 Сериал «**Каменская**».

23.50 «Ничего личного».  
Информационно-сатирическая программа.  
0.15 «ВЕСТИ.ги».  
0.30 «Мой серебряный шар. Алексей Серебряков».  
**НТВ** 7.00 «Сегодня».  
7.05 «Сегодня утром».  
8.25 Сериал «**Таксист**».  
9.15 «Чистосердечное признание».  
10.00 «Сегодня».  
10.25 «Кулинарный поединок».  
11.20 «Русские сенсации».  
12.05 Сериал «**Криминальное видео**».  
13.00 «Сегодня».  
13.30 Криминальный детектив «Супруги».  
15.05 «Профессия-репортер».  
15.35 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».  
16.00 «Сегодня».  
16.30 Сериал «**Возвращение Мухтара**».  
18.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».  
19.00 «Сегодня».  
19.35 Сериал «**Столица греха**».  
21.35 Сериал «**Глухарь**».  
23.25 «Сегодня».  
23.50 Сериал «**Школа**».  
«Масквичи».

**Вторник, 27 июля**

**1** 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 23.55  
Новости.  
6.05, 0.35 День спорта.  
6.10, 7.10, 8.15 «Доброе утро, Беларусь!».  
7.05, 8.10 Зона X.  
7.30, 8.40, 11.50 Деловая жизнь.  
8.45 Т/ф «Все это было».  
9.05, 19.55 Сериал «**Участок**».  
10.00 Сериал «**Всегда говори всегда-2**».  
10.50, 17.55 Худ. фильм «**Не родись красивой**».  
11.40 Видеафильм АТН «Иванаўская купель» цикла «Зямля беларуская».  
12.10 Худ. фильм «**Возвращение блудного мужа**».  
14.05 Док. фильм «Москва слезам не верит». Неизвестная версия».  
15.15, 19.15 Новости региона.  
15.30 Т/ф «Лилия Пташук» цикла «Легко сказать».  
15.55 «OFF STAGE LIFE» с Анной и Сержем Бондарчук.  
16.10 Сериал «**Молоды и счастливы**».  
17.05 Сериал «**Всегда говори всегда-3**».  
18.50, 0.30 «Зона X». Криминальная хроника.

19.25 «КЕНО».  
19.30 «Сфера интересов».  
21.00 Панорама.  
21.55 Худ. фильм «**Тень великана**».  
23.40 Сериал «**Герои-3**».  
**Н** 6.00, 9.00, 11.00, 13.00, 16.00, 18.00, 20.30, 23.10, 1.10 Наши новости.  
6.05 ОНТ представляет: «Наше утро».  
9.05 Жди меня.  
10.00 «Шарль Азнавур. Жизнь в любви».  
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00, 23.25, 1.25 Новости спорта.  
11.10 «Мои друзья. Тигруля и Винни».  
12.00 «Малахов+».  
11.30 «**Моя жена меня приворожила**».  
Многосерийный фильм.  
13.10 «Понять. Простить».  
13.40 «Модный приговор».  
14.45 «Контрольная закупка».  
15.30 «Хочу знать» с Михаилом Ширвиндтом.  
16.15 Сериал «**Обручальное кольцо**».  
17.05 «Пусть говорят».

18.20 Сериал «**Счастливы вместе**».  
18.55 Сериал «**Слово женщине**».  
20.00 «Время».  
21.05 Сериал «**Ермоловы**».  
22.10 Сериал «**Вызов-4**».  
23.30 Худ. фильм «**Пророк и бесы**» 2 с.  
0.25 Сериал «**Говорящая с призраками**».  
**Л** 7.00 ЛАДное утро.  
8.00, 22.45 Сериал «**Универ**».  
8.30, 16.25 Час суда. Дела семейные.  
9.25, 18.00 Сериал «**Любовь как любовь**».  
10.30 Худ. фильм «**Умножающий печаль**» 1 с.  
11.35 Худ. фильм «**Бронзовая птица**» 1 с.  
12.45 Док. фильм «Знаки судьбы. Виктор Козько».  
13.15 Сериал «**Полюби меня снова**».  
14.10 М/с «Доктор Дог».  
14.50 Внеклассный час.  
15.05 Простые упражнения с Ю.Афанасьевым (Россия).  
15.35, 23.45 Сериал «**Налетчики**».  
17.25 Врачебные тайны с доктором А.Терещенко.

19.05 Худ. фильм «**Умножающий печаль**» 2 с.  
20.10 Легкая атлетика. Чемпионат Европы. День 1-й. Прямая трансляция.  
23.20 Спорт-кадр.  
**ТВ** 6.00, 7.30, 10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30 «24 часа».  
6.10, 17.20 «Минщина».  
6.20 «Утро. Студия хорошего настроения».  
7.40, 20.10 «СТВ-спорт».  
7.45 «Утро. Студия хорошего настроения».  
8.30 «Дальние родственники».  
8.40 Худ. фильм «**КАРАСИ**».  
10.40 Худ. фильм «**Ангел-хранитель**».  
11.40, 17.30 «Званный ужин».  
12.35, 18.30 «**Мачеха**». Сериал.  
13.50 «Громкое дело».  
14.40 «**Next 2**». Сериал.  
15.40 «Военная тайна».  
16.50 «Столичный футбол».  
20.00 «Столичные подробности».  
20.15 «Добрый вечер, малыш».  
20.25 «**Солдаты. Дембель неизбежен!**» Сериал.  
21.30 «**Черкизна. Одноразовые люди**» Сериал.  
22.55 «Автопанорама».

23.20 «**Бригада**». Сериал.  
**РТР** 7.00 «Утро России».  
9.20, 19.30 Сериал «**Однажды будет любовь**».  
10.10 Док. фильм «Крутые повороты судьбы. Сергей Захаров».  
11.00, 14.00, 17.00, 19.00 ВЕСТИ.  
11.30 «Ничего личного».  
Информационно-сатирическая программа.  
11.45 Сериал «**Территория красоты**».  
12.40, 22.55 Сериал «**Каменская**».  
13.50, 16.50, 18.50, 23.50 Новости - Беларусь.  
14.30 «О самом главном». Ток-шоу.  
15.20 Д. Страхов, С. Маковецкий, П. Агуреева, М. Пореченков, К. Раппопорт, Н. Вдовина, Р. Мадьянов, К. Лавроненко, А. Смоляков, А. Мерзликин и В. Ильин в телевизионном художественном фильме «**Исаев**».  
17.15 «Кулагин и партнеры».  
17.50 Сериал «**Кармелита. Цыганская страсть**».  
20.30 Д. Страхов, С. Маковецкий, П. Агуреева, М. Пореченков, К. Раппопорт, Н. Вдовина, Р. Мадьянов, К. Лавроненко, А. Смоляков, А. Мерзликин и В. Ильин в

телевизионном художественном фильме «**Исаев**».  
22.20 Сериал «**Дворик**».  
0.00 «ВЕСТИ.ги».  
0.15 Док. фильм «Улыбайтесь, Вас снимают! Космические разведчики».  
**НТВ** 7.00 «Сегодня».  
7.05 «Сегодня утром».  
8.25 Сериал «**Таксист**».  
9.15 «Чистосердечное признание».  
10.00 «Сегодня».  
10.20 «Квартирный вопрос».  
11.20 «Очная ставка».  
12.05 Сериал «**Криминальное видео**».  
13.00 «Сегодня».  
13.30 Криминальный детектив «Супруги».  
15.05 «Профессия-репортер».  
15.35 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».  
16.00 «Сегодня».  
16.30 Сериал «**Возвращение Мухтара**».  
18.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».  
19.00 «Сегодня».  
19.35 Сериал «**Столица греха**».  
21.35 Худ. фильм «**Ползет змея**».  
23.15 «Сегодня».  
23.40 Сериал «**Школа**».  
0.10 «Масквичи».

**Среда, 28 июля**

**1** 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00  
Новости.  
6.05, 0.50 День спорта.  
6.10, 7.10, 8.15 «Доброе утро, Беларусь!».  
7.05, 8.10 Зона X.  
7.30, 11.50 Деловая жизнь.  
8.35 Сфера интересов.  
9.05, 20.00 Сериал «**Участок**».  
10.00, 17.05 Сериал «**Всегда говори всегда-3**».  
10.50, 17.55 Худ. фильм «**Не родись красивой**».  
11.40 Видеафильм АТН «Глыбоччына» цикла «Зямля беларуская».  
12.10 Худ. фильм «**Кипятюк**».  
14.10 Док. фильм «Иван Васильевич меняет профессию». Неизвестная версия».  
15.15, 19.15 Новости региона.  
15.25 VII Национальный фестиваль белорусских фильмов (г. Брест).  
16.15 Сериал «**Молоды и счастливы**».  
18.50, 0.45 «Зона X».  
Криминальная хроника.  
19.25 «Спортлото 5 из 36».  
19.30 «КЕНО».

19.35 «Земельный вопрос».  
21.00 Панорама.  
21.50 «Новая волна-2010». Дневник.  
22.00 «Новая волна-2010». Открытие конкурса.  
**Н** 6.00, 9.00, 11.00, 13.00, 16.00, 18.00, 20.30, 23.10, 1.10 Наши новости.  
6.05 ОНТ представляет: «Наше утро».  
9.05, 18.55 Сериал «**Слово женщине**».  
10.00, 22.10 Сериал «**Вызов-4**».  
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00, 23.25, 1.25 Новости спорта.  
11.10 «Мои друзья. Тигруля и Винни».  
11.30 Сериал «**Моя жена меня приворожила**».  
12.00 «Малахов+».  
13.10 «Понять. Простить».  
13.40 «Модный приговор».  
14.45 «Контрольная закупка».  
15.30 «Хочу знать» с Михаилом Ширвиндтом.  
16.15 Сериал «**Обручальное кольцо**».  
17.05 «Пусть говорят».

18.20 Сериал «**Счастливы вместе**».  
20.00 «Время».  
21.05 Сериал «**Ермоловы**».  
23.30 Худ. фильм «**Пророк и бесы**» 3 с.  
0.25 Сериал «**Говорящая с призраками**».  
**Л** 7.00 ЛАДное утро.  
8.00, 0.00 Сериал «**Универ**».  
8.30, 16.20 Час суда. Дела семейные.  
9.30, 17.55 Сериал «**Любовь как любовь**».  
10.30 Худ. фильм «**Умножающий печаль**» 2 с.  
11.30 Спорт-кадр.  
12.00 Худ. фильм «**Бронзовая птица**» 2 с.  
13.05 Репортер «Белорусского времечка».  
13.50 Сериал «**Полюби меня снова**».  
14.50 Внеклассный час.  
15.00 Простые упражнения с Ю.Афанасьевым (Россия).  
15.35, 0.30 Сериал «**Налетчики**».  
17.20 Врачебные тайны с доктором А.Терещенко.  
18.55 Футбол. Лига чемпионов.

3-й отборочный раунд. Прямая трансляция.  
21.00 Легкая атлетика. Чемпионат Европы. День 2-й.  
**ТВ** 6.00, 7.30, 10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30 «24 часа».  
6.10, 17.20 «Минщина».  
6.20, 7.45 «Утро. Студия хорошего настроения».  
7.40, 20.10 «СТВ-спорт».  
8.30 «**Солдаты. Дембель неизбежен!**» Сериал.  
9.30 «Автопанорама».  
10.00 «Пять историй».  
10.40 Худ. фильм «**Ангел-хранитель**».  
11.30 «Дальние родственники».  
11.40, 17.30 «Званный ужин».  
12.35, 18.30 «**Мачеха**». Сериал.  
13.50 «Детективные истории».  
14.40 «**Next 2**». Сериал.  
15.35 «**Черкизна. Одноразовые люди**» Сериал.  
16.50 «Новые путешествия дилетанта».  
20.00 «Столичные подробности».  
20.15 «Добрый вечер, малыш».  
20.25 ПРЕМЬЕРА! «**Солдаты. Дембель неизбежен!**» Сериал.  
21.30 ПРЕМЬЕРА! «**Черкизна. Одноразовые люди**» Сериал.

22.55 «Добро пожаловать».  
23.20 «**Бригада**». Сериал.  
**РТР** 7.00 «Утро России».  
9.20, 19.30 Сериал «**Однажды будет любовь**».  
10.10 Док. фильм «Гарем».  
11.00, 14.00, 17.00, 19.00 ВЕСТИ.  
11.30 Сериал «**Территория красоты**».  
12.25, 22.55 Сериал «**Каменская**».  
13.20, 17.15 «Кулагин и партнеры».  
13.50, 16.50, 18.50, 23.50 Новости - Беларусь.  
14.30 «О самом главном». Ток-шоу.  
15.20 Д. Страхов, Сергей Маковецкий, П. Агуреева, М. Пореченков, К. Раппопорт, Н. Вдовина, Р. Мадьянов, К. Лавроненко, А. Смоляков, А. Мерзликин и В. Ильин в телевизионном художественном фильме «**Исаев**».  
17.50 Сериал «**Кармелита. Цыганская страсть**».  
20.30 Д. Страхов, С. Маковецкий, П. Агуреева, М. Пореченков, К. Раппопорт, Н. Вдовина, Р. Мадьянов, К. Лавроненко, А. Смоляков, А. Мерзликин и В. Ильин в

художественном фильме «**Исаев**».  
22.20 Сериал «**Дворик**».  
0.00 «ВЕСТИ.ги».  
0.15 «Гала-концерт «Звуковая дорожка МК»».  
**НТВ** 7.00 «Сегодня».  
7.05 «Сегодня утром».  
8.25 Сериал «**Таксист**».  
9.15 «Чистосердечное признание».  
10.00 «Сегодня».  
10.20 «Дачный ответ».  
11.20 «Следствие вели...».  
12.05 Сериал «**Криминальное видео**».  
13.00 «Сегодня».  
13.30 Криминальный детектив «Супруги».  
15.05 «Профессия-репортер».  
15.35 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».  
16.00 «Сегодня».  
16.30 Сериал «**Возвращение Мухтара**».  
18.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».  
19.00 «Сегодня».  
19.35 Сериал «**Столица греха**».  
21.35 Сериал «**Глухарь**».  
23.25 «Сегодня».  
23.50 Сериал «**Школа**».  
0.20 «Масквичи».

**Четверг, 29 июля**

**1** 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00  
Новости.  
6.05, 0.50 День спорта.  
6.10, 7.10, 8.15 «Доброе утро, Беларусь!».  
7.05, 8.10 Зона X.  
7.30, 8.30, 11.50 Деловая жизнь.  
8.35 «Земельный вопрос».

9.05, 19.55 Сериал «**Участок**».  
10.05, 17.05 Сериал «**Всегда говори всегда-3**».  
10.55, 17.55 Худ. фильм «**Не родись красивой**».  
11.35 «OFF STAGE LIFE» с Вероникой Гордиевской.  
12.10 Худ. фильм «**Люблю тебя до смерти**».

13.50 Док. фильм «Фортификация».  
14.30 Док. фильм «Горячие точки».  
15.15, 19.15 Новости региона.  
15.25 Собственной персоной.  
16.10 Сериал «**Молоды и счастливы**».  
18.50, 0.45 «Зона X».  
Криминальная хроника.  
19.25 «КЕНО».  
19.30 Сфера интересов.

21.00 Панорама.  
21.35 «Актуальное интервью».  
21.50 «Новая волна-2010». Дневник.  
22.00 «Новая волна-2010». Конкурс. День первый.  
**Н** 6.00, 9.00, 11.00, 13.00, 16.00, 18.00, 20.30, 23.10, 1.10 Наши новости.  
6.05 ОНТ представляет: «Наше утро».

9.05, 18.55 Сериал «**Слово женщине**».  
10.00 Сериал «**Вызов-4**».  
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00, 23.25, 1.25 Новости спорта.  
11.10 «Мои друзья. Тигруля и Винни».  
11.30 Сериал «**Моя жена меня приворожила**».  
12.00 «Малахов+».  
13.10 «Понять. Простить».  
13.40 «Модный приговор».  
14.45 «Контрольная закупка».

15.30 «Хочу знать» с Михаилом Ширвиндтом.  
16.15 Сериал «**Обручальное кольцо**».  
17.05 «Пусть говорят».  
18.20 Сериал «**Счастливы вместе**».  
20.00 «Время».  
21.05 Сериал «**Ермоловы**».  
23.30 Среда обитания. «Что течет из крана?».  
0.25 Сериал «**Говорящая с призраками**».

Четверг, 29 июля

**7.00** Ладное утро.  
**8.00, 23.00** Сериал «Универ».  
**8.25, 16.25** Час суда. Дела семейные.  
**9.25, 18.00** Сериал «Любовь как любовь».  
**10.30** Док. фильм «Вандомская прощадь. Мир роскоши».  
**11.30** Худ.фильм «Бронзовая птица» 3 с.  
**12.50** Живой звук.  
**13.30** Сериал «Полюби меня снова».  
**14.30** М/с «Доктор Дог».  
**14.55** Внеклассный час.  
**15.05** Простые упражнения с Ю.Афанасьевым (Россия).  
**15.40, 23.55** Сериал

«Налетчики».  
**17.25** Врачебные тайны с доктором А.Терещенко.  
**19.05** Худ.фильм «Умножающий печаль» 3 с.  
**20.10** Легкая атлетика. Чемпионат Европы. День 3-й. Прямая трансляция.  
**23.30** Время футбола.  
**6.00, 7.30, 10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30** «24 часа».  
**6.10, 17.20** «Минщина».  
**6.20** «Утро. Студия хорошего настроения».  
**7.40, 20.10** «СТВ-спорт».  
**7.45** «Утро. Студия хорошего настроения».  
**8.30** «Солдаты. Дембель

Пятница, 30 июля

**6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00** Новости.  
**6.05, 0.45** День спорта.  
**6.10, 7.10, 8.15** «Доброе утро, Беларусь!».  
**7.05, 8.10** Зона Х.  
**7.30, 11.50** Деловая жизнь.  
**8.35** Сфера интересов.  
**9.05, 19.55** Сериал «Участок».  
**10.00** Сериал «Всегда говори «всегда»-3».  
**10.55, 18.05** Худ.фильм «Не родись красивой».  
**11.40** «Актуальное интервью».  
**12.10** Худ.фильм «Отдаленные последствия».  
**14.15** «OFF STAGE LIFE» с Ольгой Серезниковой.  
**14.30** Альманах путешествий.  
**15.15, 19.15** Новости региона.  
**15.25** «Золотые Витязи» славянского братства».  
**16.10** Сериал «Молоды и счастливы».  
**17.05** Женское ток-шоу «Жизнь как жизнь». «У моей дочери - переходный возраст».  
**19.25** «КЕНО».

**19.30** «Зона Х». Итоги недели.  
**21.00** Панорама.  
**21.50** «Новая волна-2010». Дневник.  
**22.00** «Новая волна-2010». Конкурс. День второй. Концерт членов жюри.  
**6.00, 9.00, 11.00, 13.00, 16.00, 18.00, 20.30, 1.00** Наши новости.  
**6.05** ОНТ представляет: «Наше утро».  
**9.05** Сериал «Слово женщине».  
**10.00** «Дуремар и красавицы».  
**11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00, 1.15** Новости спорта.  
**11.10** ОНТ представляет: «Жди меня». Беларусь.  
**12.00** «Малахов +».  
**13.10** «Понять. Простить».  
**13.40** «Модный приговор».  
**14.45** «Контрольная закупка».  
**15.30** «Хочу знать» с Михаилом Ширвиндтом.  
**16.15** Сериал «Обручальное кольцо».  
**17.05** «Пусть говорят».  
**18.20** Сериал «Счастливы вместе».

Суббота, 31 июля

**6.50** Сериал «Планета деревьев».  
**7.20** Иснасьц.  
**7.45** День спорта.  
**7.55** «Доброе утро, Беларусь!».  
**9.00, 12.00, 15.00, 19.00** Новости.  
**9.05** Здоровье.  
**9.45** Сериал «Человек против дикой природы» (США-Великобритания). Фильм «Французские Альпы».  
**10.40** «OFF STAGE LIFE» с Виталием Карпановым и группой «Дрозды».  
**10.55** «Славянский базар». Избранное.  
**12.10** Худ.фильм «Ко мне, Мухтар!».  
**13.45** Документально-исторический цикл «В поисках истины» (Украина). Фильм «Взлеты и падения Мистера Вертолета».  
**14.35** «Зона Х». Итоги недели.  
**15.10** Новости региона.  
**15.30** Вокруг планеты.  
**16.10** Док. фильм

«Фортификация».  
**16.55** Відзафильм АТН «Глыбоччына» цикла «Зямля беларуская».  
**17.10** Т/ф «Прости меня».  
**17.35** «OFF STAGE LIFE» с Алиной Кравцовой.  
**17.55** «Ваше лото».  
**18.45** Лотерея «Пятерочка».  
**19.25** «КЕНО».  
**19.30** «Легенды рока. «Smoki» в Минске».  
**21.00** Панорама.  
**21.05** «OFF STAGE LIFE» с группой «Lite Sound».  
**21.50** «Новая волна-2010». Дневник.  
**22.00** «Новая волна-2010». Вечер Давида Тухманова.  
**0.45** Собственной персоной.  
**7.00** ОНТ представляет: «Субботнее утро».  
**8.00, 9.00, 16.00, 20.30** Наши новости.  
**9.05** Сериал «Моя прекрасная

Воскресенье, 1 августа

**7.55** Худ.фильм «После ярмарки».  
**9.00, 12.00, 15.00** Новости.  
**9.05** «Арсенал». Программа об армии.  
**9.35** «Оружие». Цикл документальных фильмов (Беларусь).  
**9.50** Альманах путешествий.  
**10.20** «Повар на дому» (США).  
**10.50** «OFF STAGE LIFE» с Викторией Алешко.  
**11.05** «Мельница моды-2010» 1 ч.  
**12.15** Худ.фильм «Вас ожидает гражданка Никанорова».  
**13.55** Док. фильм «Горячие точки».  
**15.10** Новости региона.  
**15.30** Т/ф «Планета гольфа: Литва».  
**15.55** Худ.фильм «Ванечка».  
**18.00** Суперлото.  
**19.00** Документально-исторический цикл «В поисках истины» (Украина). Фильм «Проклятие сокровища Мазепы».

**19.35** Документально-биографический цикл «Моя правда» (Украина). Фильм «Тимати».  
**20.30** «Спортлото 5 из 36».  
**20.50** «КЕНО».  
**21.00** «В центре внимания».  
**21.50** «Новая волна-2010». Дневник.  
**22.00** «Новая волна-2010». Конкурс. День третий.  
**7.00** ОНТ представляет: «Воскресное утро».  
**8.00, 9.00, 16.00** Наши новости.  
**9.05** Воскресная проповедь.  
**9.20** Сериал «Моя прекрасная няня».  
**9.55** «Непутевые заметки».  
**10.15** Пока все дома.  
**11.10** «Счастье есть!».  
**12.00** «Фазенда».  
**12.35** «Фаина Раневская. «Красота - страшная сила».  
**13.35** Худ.фильм «Алладин».  
**15.00** Премьера. «Вера

неизбежен!» Сериал.  
**9.30** «Я-путешественник».  
**10.00** «Пять историй».  
**10.40** Худ.фильм «Ангел-хранитель».  
**11.30** «Дальние родственники».  
**11.40, 17.30** «Званный ужин».  
**12.35, 18.30** «Мачеха». Сериал.  
**13.50** «Фантастические истории».  
**14.40** «Next 2». Сериал.  
**15.35** «Черкизона. Одноразовые люди» Сериал.  
**16.50** «Здравствуйте, доктор!».  
**20.00** «Столичные подробности».  
**20.15** «Добрый вечер, малыш».  
**20.25** ПРЕМЬЕРА! «Солдаты. Дембель неизбежен!» Сериал.  
**21.30** ПРЕМЬЕРА! «Черкизона. Одноразовые люди» Сериал.  
**22.55** «Автопанорама».  
**23.20** «Бригада». Сериал.

**18.55** «Поле чудес».  
**20.00** «Время».  
**21.05** Худ.фильм «Укрощение строптивых».  
**22.55** Худ.фильм «Вторжение».  
**7.00** Ладное утро.  
**8.00** Время футбола.  
**8.30, 16.25** Час суда. Дела семейные.  
**9.30** Женсовет.  
**10.00, 18.00** Сериал «Любовь как любовь».  
**11.00** Худ.фильм «Умножающий печаль» 3 с.  
**12.00** Худ.фильм «Замена».  
**13.35** Сериал «Полюби меня снова».  
**14.30** М/с «Доктор Дог».  
**14.55** Внеклассный час.  
**15.10** Все о безопасности.  
**15.35, 23.35** Сериал «Налетчики».  
**17.30** Врачебные тайны с доктором А.Терещенко.  
**19.05** Репортер «Белорусского времечка».  
**19.50** Калыханка.  
**20.10** Легкая атлетика. Чемпионат Европы. День 4-й. Прямая трансляция.  
**23.10** Пра мастацтва.

няня».  
**9.45** «Здоровье».  
**10.30** «Смак».  
**11.10** Худ.фильм «Алешкина любовь».  
**12.50** Худ.фильм «Каникулы Гуффи».  
**14.05** Худ.фильм «Укротительница тигров».  
**16.15, 21.00** Новости спорта.  
**16.20** Премьера. «Леонид Якубович. Без бабочки».  
**17.20** Худ.фильм «Идальго».  
**19.55** ОНТ представляет: «Жди меня». Беларусь.  
**21.05** Премьера. «Здравствуйте, девочки!».  
**22.30** Худ.фильм «Иллюзия полета».  
**0.15** Худ.фильм «Больше, чем просто игра».

**7.20** Кулинарная программа «Вкусно с Борисом Бурдой».  
**7.45** Худ.фильм «Венок сонетов».  
**9.20** Наши тесты.  
**9.55** Женсовет.  
**10.35** Своя компания.

Сотникова. Побег в любовь».  
**16.15** Новости спорта.  
**16.20** ОНТ представляет: «Города-герои. Мурманск».  
**17.20** Худ.фильм «Женская собственность».  
**19.00** «Детектор лжи».  
**20.00** Контурь.  
**21.05** «Большая разница».  
**22.10** Премьера. Юбилейный вечер Леонида Якубовича.  
**0.30** «Южное Бутово».

**7.20** Кулинарная программа «Вкусно с Борисом Бурдой».  
**7.45** Худ.фильм «Теория хаоса».  
**9.20** Наши тесты.  
**9.55** Школа ремонта.  
**11.00** Сериал «Адьютант его превосходительства».  
**13.45** «Права человека». Авторская программа Евгения Новикова.  
**14.00** Гаспадар.  
**14.30** Худ.фильм «Дом с сюрпризом».  
**17.40** Док. фильм «Невероятные истории любви».

**7.00** «Утро России».  
**9.20, 19.30** Сериал «Однажды будет любовь».  
**10.10** Док. фильм «Убийство на Кутузовском. Зоя Фёдорова».  
**11.00, 14.00, 17.00, 19.00** ВЕСТИ.  
**11.30** Сериал «Территория красоты».  
**12.25, 22.55** Сериал «Каменская».  
**13.20, 17.15** «Кулагин и партнеры».  
**13.50, 16.50, 18.50, 23.50** Новости - Беларусь.  
**14.30** «О самом главном». Ток-шоу.  
**15.20** Д. Страхов, С.Маковецкий, П. Агуреева, М. Пореченков, К.Раппопорт, Н. Вдовина, Р.Мадьянов, К. Лавроненко, А. Смоляков, А. Мерзликин и В. Ильин

**0.25** Худ.фильм «Сказ про то, как царь Петр арапа женил».  
**6.00, 7.30, 10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30** «24 часа».  
**6.10, 17.20** «Минщина».  
**6.20, 7.45** «Утро. Студия хорошего настроения».  
**7.40, 20.10** «СТВ-спорт».  
**8.30** «Солдаты. Дембель неизбежен!» Сериал.  
**9.30** «Автопанорама».  
**10.00** «Пять историй».  
**10.40** Худ.фильм «Ангел-хранитель».  
**11.30** «Дальние родственники».  
**11.40, 17.30** «Званный ужин».  
**12.35, 18.30** «Мачеха». Сериал.  
**13.50** «Секретные истории».  
**14.40** «Next 2». Сериал.  
**15.35** «Черкизона. Одноразовые люди» Сериал.  
**16.50** СТВ представляет: «С чего начинается Родина».  
**20.00** «Столичные подробности».  
**20.20** «Добрый вечер, малыш».  
**20.40** Худ.фильм «ЗНАКОМСТВО СО СПАРТАНЦАМИ».  
**22.55** «Видимо-невидимо». Обзор международного шоу-бизнеса.  
**23.40** Худ.фильм «ЭЛЕКТРА».  
**1.15** «Секретные материалы». Сериал.

**11.15** «Страсти по культуре» с Геннадием Давыдко.  
**16.30, 19.30** «24 часа».  
**16.45** «Наше дело».  
**17.00** «Большой город».  
**17.45** Худ.фильм «ДРУГОЕ ЛИЦО».  
**20.00** «СТВ-спорт».  
**20.10** Худ.фильм «ГНЕВ».  
**22.55** «Звездный ринг».  
**0.00** «Неформат»: Джошуа Джексон и Рэйчел Тейлор в фильме «ФАНТОМЫ». США, 2008г.  
**1.30** «Секретные материалы». Сериал.  
**0.15** Живой звук.

**7.35** Сериал «Афромосквич - 2».  
**8.20** Худ.фильм «СКАЗКА ПРО ВЛЮБЛЕННОГО МАЛЯРА».  
**9.40** «Добро пожаловать».  
**10.00** «Шаги к успеху» с Алиной Кабаевой.  
**10.55** «Минск и минчане».  
**11.30** «Солдаты. Золотые серии».  
**13.15** «Новые путешествия дилетанта».  
**13.50** Худ.фильм «УДАР! ЕЩЕ УДАР!».  
**15.45** «Видимо-невидимо». Обзор

**18.35** Сериал «Дурнушка Бетти-2».  
**19.25** Женская лига.  
**19.55** Смешное времечко.  
**20.30** Легкая атлетика. Чемпионат Европы. День 6-й. Прямая трансляция.  
**23.05** Худ.фильм «Август».  
**0.30** Своя музыка. Продолжение.

**7.20** Сериал «Афромосквич - 2».  
**8.10** Худ.фильм «ЗНАКОМСТВО СО СПАРТАНЦАМИ».  
**9.30, 19.00** «Автопанорама».  
**10.00** «Очевидец представляет: самое смешное».  
**10.50** «Большой завтрак».  
**11.30** «Солдаты. Золотые серии».  
**13.15** «Здравствуйте, доктор!».  
**13.50** «Дорогая передача».  
**14.30** Худ.фильм «ДОН КИХОТ».  
**16.30** «24 часа».  
**16.50** «Личный интерес» с Павлом Кореневским.  
**17.20** Концерт Михаила Задорнова.

в телевизионном художественном фильме «Исаев».  
**17.50** Сериал «Кармелита».  
**20.30** Даниил Страхов, Сергей Маковецкий, Полина Агуреева, Михаил Пореченков, Ксения Раппопорт, Наталья Вдовина, Роман Мадьянов, Константин Лавроненко, Андрей Смоляков, Андрей Мерзликин и Владимир Ильин в телевизионном художественном фильме «Исаев».  
**22.20** Сериал «Дворик».  
**0.00** «ВЕСТИ.ru».  
**0.15** «Концерт Л. Агутина и А. Варум «Ты и я».

**7.00** «Сегодня».  
**7.05** «Сегодня утром».  
**8.25** Сериал «Таксист».

**7.00** «Утро России».  
**9.20, 19.30** Сериал «Однажды будет любовь».  
**10.10** «Мой серебряный шар. Павел Кадочников».  
**11.00, 14.00, 17.00, 19.00** ВЕСТИ.  
**11.30** Сериал «Территория красоты».  
**12.25** Сериал «Каменская».  
**13.20, 17.15** «Кулагин и партнеры».  
**13.50, 16.50, 18.50, 22.20** Новости - Беларусь.  
**14.30** «О самом главном». Ток-шоу.  
**15.20** Даниил Страхов, Сергей Маковецкий, Полина Агуреева, Михаил Пореченков, Ксения Раппопорт, Наталья Вдовина, Роман Мадьянов, Константин Лавроненко, Андрей Смоляков, Андрей Мерзликин и Владимир Ильин в телевизионном художественном фильме «Исаев».  
**17.50** Сериал «Кармелита».  
**20.30** Худ.фильм «Настоящая любовь».  
**22.30** Худ.фильм «Здравствуй и прощай».

международного шоу-бизнеса.  
**16.30, 19.30** «24 часа».  
**16.45** «Наше дело».  
**17.00** «Большой город».  
**17.45** Худ.фильм «ДРУГОЕ ЛИЦО».  
**20.00** «СТВ-спорт».  
**20.10** Худ.фильм «ГНЕВ».  
**22.55** «Звездный ринг».  
**0.00** «Неформат»: Джошуа Джексон и Рэйчел Тейлор в фильме «ФАНТОМЫ». США, 2008г.  
**1.30** «Секретные материалы». Сериал.

**7.00, 11.00, 14.00, 19.00** ВЕСТИ.  
**7.10** Худ.фильм «Здравствуй и прощай».  
**8.45** Худ.фильм «Следствием установлено».  
**10.25** «Утренняя почта с Ларисой Грибалевой».  
**11.10** «Субботник».  
**11.50** Худ.фильм «Настоящая любовь».  
**13.45** «Достояние республики».  
**14.15** Док. фильм «Эдита Пьеха».  
**15.15** Худ.фильм «Медовый месяц».

**19.30** «Неделя».  
**20.30** Чемпионат Республики Беларусь по футболу: «ФК Минск» - «ФК Нафтан». Прямая трансляция.  
**22.25** СТВ представляет: концерт группы «Тяни-Толкай» - «А впереди у нас вся жизнь».  
**23.45** Худ.фильм «ТРЕТЬЕ ПОКОЛЕНИЕ».  
**1.40** «Секретные материалы». Сериал.

**7.00** Худ.фильм «ХА».  
**7.25** Худ.фильм «Сладкая женщина».  
**9.00** Сериал «Гаишники».  
**11.00, 14.00, 19.00** ВЕСТИ.  
**11.10** «Сам себе режиссер».  
**12.15** Худ.фильм «Будем ждать, возвращайся».  
**14.15** «Смехопанорама».  
**15.15** Худ.фильм «Женщины».  
**17.15** ПРЕМЬЕРА. «Смеяться разрешается».  
**19.25** «Честный детектив».  
«Крестный мэр».  
**20.00** Худ.фильм «Время

**9.15** «Чистосердечное признание».  
**10.00** «Сегодня».  
**10.25** «И снова здравствуйте!».  
**11.10** «Кремлевские жены».  
**12.05** Сериал «Криминальное видео».  
**13.00** «Сегодня».  
**13.30** Криминальный детектив «Супруги».  
**15.05** «Профессия-репортер».  
**15.35** «Обзор. Чрезвычайное происшествие».  
**16.00** «Сегодня».  
**16.30** Сериал «Возвращение Мухтара».  
**18.30** «Обзор. Чрезвычайное происшествие».  
**19.00** «Сегодня».  
**19.35** Сериал «Столица греха».  
**21.35** Сериал «Глухарь».  
**23.25** «Сегодня».  
**23.50** Сериал «Школа».  
**0.20** «Масквичи».

**7.00** «Сегодня».  
**7.05** «Сегодня утром».  
**8.25** Сериал «Таксист».  
**9.15** «Чистосердечное признание».  
**10.00** «Сегодня».  
**10.25** «Женский взгляд».  
**11.10** «Лучший город земли».  
**12.05** Сериал «Криминальное видео».  
**13.00** «Сегодня».  
**13.30** Криминальный детектив «Супруги».  
**15.05** «Профессия-репортер».  
**15.35** «Обзор. Чрезвычайное происшествие».  
**16.00** «Сегодня».  
**16.30** Сериал «Возвращение Мухтара».  
**18.30** «Обзор. Чрезвычайное происшествие».  
**19.00** «Сегодня».  
**19.35** «Следствие вели...».  
**20.35** Сериал «Парни из стали».  
**22.25** «Зараза. Враг внутри нас». Научный детектив.  
**23.35** Худ.фильм «Хозяева ночи».  
**1.35** Худ.фильм «Турецкие бани».

**17.05** «Субботний вечер».  
**19.25** «Городок». Дайджест.  
**19.55** Сериал «Гаишники».  
**22.05** Худ.фильм «Сладкая женщина».  
**23.55** Концерт Валерия Меладзе «Океан».

**7.35** Мультфильмы.  
**8.00** «Сегодня».  
**8.20** «Авиаторы».  
**8.50** «Смотр».  
**9.20** «Без рецепта».  
**10.00** «Сегодня».  
**10.25** «Главная дорога».  
**10.55** «Кулинарный поединок».  
**11.55** «Квартирный вопрос».  
**13.00** «Сегодня».  
**13.20** «Женский взгляд».  
**14.10** Худ.фильм «Альпинист».  
**16.00** «Сегодня».  
**16.20** «Очная ставка».  
**17.10** «Преступление будет раскрыто».  
**19.00** «Сегодня».  
**19.30** «Самые громкие «Русские сенсации»».  
**21.30** «Ты не поверишь!».  
**22.05** Худ.фильм «Торговец сном».  
**23.50** Мистический детектив «Багровые реки-2: Ангелы апокалипсиса».

счастья».  
**22.10** Худ.фильм «Месье».

**7.40** Мультфильмы.  
**8.00** «Сегодня».  
**8.20** «Дикий мир».  
**8.45** «Их нравы».  
**9.20** «Едим дома!».  
**10.00** «Сегодня».  
**10.25** Премьера. «Первая передача». Автомобильная программа.  
**10.55** «Кремлевские жены».  
**11.55** «Дачный ответ».  
**13.00** «Сегодня».  
**13.20** «Лучший город земли».  
**14.15** Худ.фильм «Перекрестки миров».  
**16.00** «Сегодня».  
**16.20** «И снова здравствуйте!».  
**17.10** «Преступление будет раскрыто».  
**19.00** «Сегодня».  
**19.30** «Чистосердечное признание».  
**20.05** Сериал «Дорожный патруль-2».  
**0.00** «Футбольная ночь».  
**0.30** «Особо опасен!».

**ФОТО+ВИДЕО**  
**СВАДЕБ.**  
Тел.: 8-029-728-70-06.  
ИПГУЛИДОВ Р.Н. УНН 290311922

**СНИМУ**  
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ ИЛИ КОМНАТУ.  
Срочно. Тел.: 8-01646-2-35-11, 8-033-642-68-72, 8-029-197-75-07.

**Магазин**  
"Бытовая техника" реализует в широком ассортименте:  
**ХОЛОДИЛЬНИКИ; СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ; ТЕЛЕВИЗОРЫ, ПРИСТАВКИ**  
для просмотра цифрового эфирного телевидения.  
В кредит от 6 месяцев до 4 лет без справок, поручителей и первоначального взноса.  
Тел.: 2-66-71, 8-029-792-35-59.  
НАШ АДРЕС: г. Иваново, ул. К. Маркса, 24 (район аптеки №74).  
ИП Трушко А. Н. УНН 290817930

**ПРОДАЮТСЯ**

- 3-КОМН. КВАРТИРА (р-н больницы, 2-й этаж). Тел. 8-029-729-00-48 МТС).
- 3-КОМН. КВАРТИРА в центре г. Иваново. Тел.: 8-029-682-41-42, 8-033-644-70-11.
- 3-КОМН. КВАРТИРА по ул. Первомайской, 27. Тел. 8-029-384-55-80.
- 3-КОМН. КВАРТИРА в г. Иваново. Тел.: 2-52-04, 8-033-605-11-61.
- 4-КОМН. КВАРТИРА. Тел.: 8-029-642-57-64, 8-029-209-16-24.
- 1-КОМН. КВАРТИРА. Тел. 2-47-21.
- 2-КОМН. КВАРТИРА. Недорого. Тел.: 8-029-853-54-48 (МТС), 8-044-735-80-66 (Vel).
- ДОМ с хозпостройками. Тел.: 2-22-19, 2-51-69.
- ДОМ жилой 1.5 уровня. Тел. 2-49-26.
- ДОМ по ул. Фрунзе, 15. Тел.: 8-033-605-36-24, 8-029-222-88-25.
- ДОМ кирпичный, новый с удобствами по ул. Трудовая. Тел. 2-61-48.
- ДОМ дер., 18 км от города. Т. 8-033-643-64-78.
- ДОМ. Т.: 8-029-826-76-88, 8-044-742-22-23.

**КУПЛЮ**

- КОРОВУ, КОНЯ, БЫКА. Тел. 8-029-520-25-94.  
ИП МИХНОВЕЦ В. С. УНН 290358263
- БЫКА, КОРОВУ, КОНЯ, ЖЕРЕБЕНКА. Тел. 8-029-790-91-18.  
ИП НОВИК С. Д. УНН 290634735
- ТЕЛЕНКА. Т. 8-033-605-96-43.  
ИП НОВИЦКИЙ А. А. УНН 290041707
- ТЕЛЯТ, БЫКА, ТЕЛКУ. Тел. 8-029-206-92-78.  
ИП СТЕФАНОВИЧ Н. УНН 290229322
- КОРОВУ, КОНЯ, БЫКА, ТЕЛЕНКА. Тел.: 8-0163-40-54-12, 8-029-794-47-50, 8-029-657-70-32.  
ИП ТУМАШ С. В. УНН 290342128
- КОРОВУ, КОНЯ. Тел.: 8-0164-24-24-19, 8-029-798-05-46.  
ИП ЯНИШЕВСКИЙ О. И. УНН 290746684

**СНИМУ**  
КВАРТИРУ. Тел.: 8-029-783-91-32 (МТС).

**ПРОДАЮТСЯ**  
**МЕЛЬНИЦЫ**  
(220В; 170-400 кг/ч; 1750 Вт).  
**Сепараторы; масляйки; насосы.**  
Гарантия.  
ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО. НЕДОРОГО.  
Тел.: 8-033-663-53-23, 8-029-383-27-89.  
ИП ТУМИЛОВИЧ Н. Д. УНН 690457242

Филиалу "Ивановского райпо "Марыля" НА РАБОТУ ТРЕБУЕТСЯ:  
**ПЕКАРЬ-БРИГАДИР.**  
За справками обращаться по телефону 2-48-72.

- недогр. ДОМ в центре. Тел. 8-029-350-69-23.
- ГАРАЖ по ул. Чкалова. Срочно. Тел.: 8-029-729-30-94, 8-029-792-77-95.
- УЧАСТОК 0.15 га., ул. Заводская, 63. Тел. 8-029-224-78-52 (МТС).
- УЧАСТОК и СТРОЙМАТЕРИАЛЫ: кирпич (горын., гроднен.) печной, известь, блоки газосиликатные, стекло, трубы. Тел.: 8-01641-2-54-12, 798-62-02 (МТС).
- ПЛАТЬЕ свадебное б/у 1р. Тел. 8-029-521-58-89.
- КОЛЯСКА детск. "джип"; свадебное ПЛАТЬЕ. Сост. отл. Т. 8-029-825-06-38.
- ШКАФ 4-дверный; КРОВАТКА б/у. Тел.: 8-029-796-95-01, 8-029-526-07-77.
- КОЛЯСКА детская. Тел. 8-029-888-88-70.
- ГАЗОВАЯ КОЛОНКА. Тел. 8-044-725-41-29.
- ВОЗ. Тел. 2-68-80.
- ВОЗ; УПРЯЖЬ. Тел. 8-029-142-39-71 (Vel).
- КОНЫ 4 года, срочно. Тел. 45-3-50.
- молодая дойная КОЗА. Тел. 50-1-58.
- КОЗА и КОЗЛЯТА. Тел. 43-2-65.

- КОРОВУ, КОНЯ. Тел.: 8-029-797-92-11, 8-01642-4-24-25.  
ИП ЯНИШЕВСКИЙ И. И. УНН 290752438
- ТЕЛКУ. Тел. 8-029-725-23-84.  
ИП ЛИТВИНОВИЧ Н. И. УНН 290392292
- ТЕЛЕНКА, КОНЯ, КОРОВУ. Тел. 8-029-726-81-51.  
ИП КОЗЛОВ А. В. УНН 290102783
- КОНЯ, КОРОВУ ЖИВЫМ ВЕСОМ. Тел. 8-029-804-78-21.  
КФХ «КОНЕВОД» УНН 290476310
- КОРОВУ, КОНЯ, БЫКА, ТЕЛЕНКА. Тел.: 8-0163-42-31-98, 8-029-721-51-44, 775-86-54.  
ИП МАХНАЧ В. П. УНН 290598963
- БЫКА, ТЕЛЕНКА, КОРОВУ, ЖЕРЕБЕНКА. Тел.: 8-0163-34-47-27, 8-029-522-35-99.  
ИП КАМЕРЦЕЛЬ В. И. УНН 290404052
- КОРОВУ, ЛОШАДЬ, ТЕЛКУ. Тел.: 8-029-529-52-29, 8-044-457-41-84.  
ИП ГУРИЧ М. П. УНН 290752412

ООО "Пегас-Пинск"  
**ВОРОТА** гаражные, откатные, распашные калитки  
балконные ограждения  
доборные элементы для кровли  
беседки  
козырьки  
садовая мебель  
качели  
изделия по инд. заказам  
**кованные изделия**  
Доставка т. (029) 3617573  
монтаж 6603367  
форма оплаты любая т/ф (0165) 391408  
УНП 290501311

**Доктор Мартыненко С. А.**  
из г. Минск 1 августа в 9.30 и 11.30 в Пинском городском Доме культуры проведет лечение от алкогольной и никотиновой зависимости. Тел. в Пинске: 35-52-54, 34-27-66, 8-029-161-77-19.  
Лиц. №02040/0423811  
выд. МЗ РБ до 26.05.2014г.

Ивановскому районному узлу почтовой связи на работу требуются **ПОЧТАЛЬОНЫ** в г. Иваново; **ИНЖЕНЕР-ПРОГРАММИСТ**  
Справки по телефонам: 2-42-80, 2-12-23.

**ПРОДАЕМ**  
по низким ценам **МОПЕДЫ; СКУТЕРЫ; МОТОБЛОКИ «ОКА»**, 6 л. с. и навесное оборудование к нему. Гарантия 1 год.  
**ДОСТАВКА НА ДОМ.**  
Тел.: 8-044-467-38-25, 8-033-626-60-12.  
ИП МАЦКЕВИЧ С. П. УНН 790143906

**ОКНА** ИЗ ПВХ  
ИЗГОТОВЛЕНИЕ, ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, ЗАМЕР И ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО  
МТС (029) 790-38-74  
Velcom (029) 999-75-24  
Кредит  
Качество, которому доверяют!

**ПАМЯТНИКИ**  
**ИЗГОТОВЛЕНИЕ, УСТАНОВКА, ДОСТАВКА**  
в здании ФОКа с 9.00 до 18.00.  
Воскресенье - с 9.00 до 15.00.  
Выходной - суббота.  
Тел. 8-029-606-86-97.  
ЧТПУП «Пинагранит» УНН 290491603

**АВТОСАЛОН**  
**Продаются**  
а/м VW-ПАСАТ В3, 92г.в., 1.9 ТД. Тел. 8-029-225-20-39.

а/м АУДИ-100, 86 г. в., г/б. Тел. 8-029-520-21-48.

а/м VW-ПАСАТ В5 GP, 2000 г. в., 1.8ТБ, АКПП. Тел. 8-029-791-65-87.

а/м АУДИ-100, 1.8 г/б, 1983г.в. Тел.: 8-029-525-43-49, 8-029-520-01-83.

а/м АУДИ-80, 1.9д, 91 г. в. Тел. 8-029-224-31-03 (МТС).

а/м МЕРСЕДЕС-208 Д, 91 г. в. Т.: 43-2-10, 8-029-356-12-46.

**ЗАКУПАЕМ**  
**СВИНИНУ.** Тел.: 8-029-790-04-69. ИП КОЛОДИЧ В. М. УНН 290416917  
**СВИНИНУ.** Тел. 8-029-798-12-71. ИП МАЛИНЕ М. УНН 290820356

**МЕЛЬНИЦЫ бытовые, 220В 170, 250, 300, 350, 400 кг/ч; КОРМОИЗМЕЛЬЧИТЕЛИ 220В; ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ, 20 л. (наливные) 220В; ОБОГРЕВАТЕЛИ (на дизельном топливе).**  
Бесплатная доставка по Беларуси, гарантия.  
**Приглашаем к сотрудничеству.**  
**Низкие оптовые цены.**  
Тел.: 8-029-778-20-71, 8-029-187-20-62.  
ООО «САВИЛАН» УНН191103114

**ВЕТЕРИНАРНАЯ АПТЕКА**  
**ЗООМАГАЗИН**  
**"АЙБОЛИТ"**  
**ПРИГЛАШАЕТ ВАС ЗА ПОКУПКАМИ.**  
У НАС ВЫ НАЙДЕТЕ:  
**ШИРОКИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВЕТЕРИНАРНЫХ ПРЕПАРАТОВ:**  
вакцина Тешена, Миксоматоз, АСД-2.  
**ЗООТОВАРЫ, СУХИЕ КОРМА.**  
**АКСЕССУАРЫ и многое другое.**  
Наш адрес: ул. К. Маркса, 43, пав. №72.  
Режим работы с 8.30 до 15.00. Выходной **понедельник.**  
Тел. 8-029-965-03-04. ЧП "Три короля" УНН 290494684

**ЧУП "Яновпроект"**  
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ **ИНЖЕНЕРЫ-ПРОЕКТИРОВЩИКИ** следующих строительных специальностей:  
• инженер-строитель ПГС;  
• инженер-электрик;  
• инженер дорожного строительства;  
• инженер-архитектор;  
• инженер-сметчик;  
• инженер по качеству.  
Телефоны: 2-27-19, 8-029-795-68-24.  
УНН 290431919

**НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ**  
ИП ЕВСТЕПНЕВ В. В. УНН 290461146  
**intel**  
Современный этикет роскоши  
Текстура Более 300 расцветок  
Глянec **РАССРОЧКА 0%**  
Мат **СКИДКИ ДО 15%**  
Сатин Исполнение заказа 1-3 дня  
VELCOM: 641-53-00 МТС: 801-02-50

Строительному предприятию на постоянную работу требуется:  
**ВОДИТЕЛЬ СЕДЕЛЬНОГО ТЯГАЧА**  
для работы с прицепным бетоносмесителем с опытом работы (категория "Е").  
За справками обращаться по тел.: 8-029-725-46-25, 8-029-328-57-68.  
ЧП «Яновстрой» УНН 290489564

**ТРЕБУЕТСЯ**  
**ПРОДАВЕЦ**  
в магазин автозапчастей,  
расположенный по адресу: г. Иваново, ул. Интернациональная, 13.  
ТРЕБОВАНИЯ: знание устройства автомобиля, владение компьютером, возраст от 22 до 40 лет.  
ЗАРПЛАТА ВЫСОКАЯ.  
Тел. для справок 8-029-698-36-93.  
ЧУП "Бовикон" УНП 290363301

**ПАМЯТНИКИ**  
**ИЗ ЧЕРНОГО ГРАНИТА, МРАМОРНОЙ КРОШКИ, ПОРТРЕТЫ, ФОТОМЕДАЛЬОНЫ.**  
(ДОСТАВКА, УСТАНОВКА).  
НАШ АДРЕС: г. Иваново, ул. Космонавтов, 16.  
Тел.: 2-59-16, 8-029-207-52-29, 8-029-727-58-21.  
УНН 200619523

**Сердечная благодарность**  
Нашу семью постигло большое непоправимое горе. Безжалостная смерть в самом расцвете сил унесла из жизни нашу любимую и дорогую жену, мамочку, бабушку и тещу Нину Ивановну Ляшук. И хотя недавно мы отмечали ее 55-летие, для нас, ее родных и близких людей, это огромная невосполнимая потеря. Нам так не хватает ее мудрого совета, искренней поддержки, доброго слова, нежной улыбки. Кажется, опустела без нее вся земля, наш родной дом. Это страшная беда. Искреннюю благодарность выражаем администрации СПК "Снитово-Агро", лично председателю А. А. Глиннику, зам. председателя В. Ф. Дорогокупцу, коллективу работников, специалистам отдела экономики и финансов райсельхозпрода, гл. бухгалтерам сельскохозяйственных организаций района, односельчанам из д.Новолучки, соседям, знакомым, всем-всем добрым людям, которые самым непосредственным образом были причастны к похоронам нашего дорогого и близкого человека.  
Спасибо вам всем, храни вас Бог от всех бед и несчастий.  
**Муж и дети.**

Коллектив работников ЧСУП "Ляховичское-Агро" скорбит по случаю смерти пенсионера **ШКАБАРА Сергея Яковлевича** и выражает глубокие соболезнования родным и близким покойного.

Коллектив редакции газеты "Форум Реклама" выражает искренние соболезнования председателю правления Ивановского райпо Рассолову Геннадию Адамовичу в связи с постигшим его горем - смертью **БРАТА** и разделяет его горе и боль утраты дорогого человека.

Коллектив филиала "Оптторг" Ивановского райпо выражает искренние соболезнования председателю правления Ивановского районного потребительского общества Рассолову Геннадию Адамовичу в связи с постигшим его горем - смертью **БРАТА**.

Коллектив работников ГУО "Ляховичский УПК д/с СОШ" выражает глубокие соболезнования специалисту отдела образования Ивановского райисполкома Рудницкой Валентине Михайловне в связи с постигшим ее горем - смертью **ОТЦА**.

Коллектив работников ГУО "Полкотичский УПК д/сад-БОШ" выражает глубокие соболезнования Рудницкой Валентине Михайловне в связи с постигшим ее горем - смертью **ОТЦА**.

Правление, профком СПК "Дружиловичи" выражают глубокие соболезнования Валентине Васильевне и Степану Николаевичу Кухарчук в связи с постигшим их горем - смертью **МАТЕРИ и ТЕЩИ**.

Дирекция, профком УКСП "Бродница" выражают глубокие соболезнования Богданову Ивану Ивановичу в связи с постигшим его горем - смертью **СЕСТРЫ**.

Правление и профком СПК "Машеровский" скорбят по поводу смерти **БОРИЩУК Марии Ивановны** и выражают искренние соболезнования ее родным и близким.

Коллектив работников бывшего ателье "Радуга" скорбит по случаю смерти **КАРПУКА Ивана Николаевича** и выражает глубокие соболезнования его родным и близким.

Коллектив ГУО "СОШ №3 г. Иваново" выражает глубокие соболезнования Абрамович Вере Алексеевне и Величко Наталье Леонидовне в связи с постигшим их горем - смертью **МУЖА и ОТЦА**.

Коллектив ГУО "Вороцевичская СОШ" выражает глубокие соболезнования Пивень Анне Васильевне в связи с постигшим ее горем - безвременной смертью **СЫНА**.

Коллектив работников ЧСУП "Лясковичское" выражает глубокие соболезнования Солоха Николаю Васильевичу в связи с постигшим его горем - смертью **ОТЦА** - ветерана труда, участника Великой Отечественной войны **Солоха Василия Филипповича**.